

Менскі
Саветская
63

Рэдакцыя і галоўн. кантора

Рэдактар прымае ад 11-1 г. дня тэл. N10-74

Сакратар рэдакцыі — ад 12-2 г. дня тэл. N6-19

Начны рэдактар (друкарня ад 6 г. веч. тэл. N6-42)

Кіраўн. гл. Кантораю абвешчкі і падп. N781

Кошт N усюды 5 кап.

ЗВЯЗДА

Пролетары
ўсіх краіў,
злучайцеся!

Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!

רוכלוטי על ער פון פרולעטאריען

! קווי סביוניס

PROLETARIUSZE WSZYTKICH KRAJÓW
ŁĄCZCIE SIĘ!

№ 17 (3125) Часцьвер, 24 студзеня 1929 г.

Орган Цэнтральнага Кам. і Мен. Кам. Камуністычнай Партыі (б) Беларусі

Штодзённая газета. Год выд. XIII

На выбары ў Менскі Савет!

ДЛЯ РАБОЧИХ, РАБОТНИЦ,
ПРАЦОУНЫХ СЯЛЯН, СЛУ-
ЖАЧИХ І ЧЫРВОНААРМЕЙ-
ЦАЎ ГОР. МЕНСКУ

20-га студзеня пачалася справа-
здачная кампанія, а сьледам за ёю
пачнуцца і перавыбары Менскага га-
радзкага савету.

Перавыбары ў саветы зьяўляюцца
буйнейшым здарэннем у жыцці
нашай краіны. Перавыбары—гэта
палітычнае свята для працоўных
ўсяго нашага Саюзу. У гэты момант
ўвага рабочых павінна быць накіра-
вана на нашы агульна-сацыялістыч-
ныя мэты.

Кампанія перавыбараў у гэтым го-
дзе адбываецца ў абставінах ўзмац-
нення націску на нашу краіну з боку
імперыялістычных дзяржаў. Рост
і ўзмацненне сацыялістычных пазы-
цый пралетарыату ў СССР умацоў-
вае ў капіталістычных краінах асла-
бленае супроць краіны саветаў і
імнённе навязвае ёй новую вайну.
Унутры краіны абстрактна ілюса-
вая барацьба. Наступленне сацы-
ялізму пры сыстэматычным выцяс-
ненні капіталістычных элементаў
краіны, ілюсавае падатковае і крэ-
дытнае палітыка саветскай улады,
мерапрыемствы яе па калонізацыі
сельскай гаспадаркі і будаўніц-
тве саўгасаў, абмежаванне эксплё-
ататарскіх тэндэнцый кулацтва і пе-
ракладанне падатковых труднасьцяў
на яго плечы, абарона інтарэсаў ба-
рацтва, усямерная дапамога беднаце,
выцясненне прыватніка з прамыс-
ловасці і гандлю—усё гэта выклікае
аслабленне капіталістычных элемен-
таў супроць дыктатуры пралетары-
ату і актыўнае іх процідейніцтвае
сацыялістычнаму будаўніцтву.

Кулакі і нэпманы імкнуліся сар-
ваць нармальны ход хлебазагатоўак
і загатоўак сырку для прамысловасці.
Яны перашкаджалі і будуць пе-
рашкідаць рабочай іліяце ў справе
сацыялістычнага будаўніцтва.

Але, ня гледзячы на труднасьці,
зьяўзячыся міжнародным і ўнутра-
шнім становішчам, ня гледзячы на
тэхнічна-эканамічную адсталасць
краіны, мы ў справе будаўніцтва да-
сягнулі вялікіх поспехаў—буйная
прамысловасць на працягу 5 год па-
вельчыла свой вырост у 5 раз, а зараз
прасягнула праз даваенныя рубяжы.
Буйная прамысловасць ужо 2-гі год
будзе расці прыкладна на 20 проц.
За апошнія гады мы пабудавалі дзе-
сяткі і сотні фабрык, заводаў, эле-
ктра і сільных станцыяў, электра-
станцыяў і электрастанцыяў.



У нядзелю, 13-га студзеня 1929 г., з прычыны надыходзячай 15-га студзеня заваіны сьмерці Карла Лібкнехта і Розы Люксембург, бэрлінскі пралетарыят наладзіў, ня гледзячы на забарону паліцэй-прэзыдэнта сацыял-збратніка Цэргібэля, грандыёзную дэманстрацыю ў іонар паміж Карла Лібкнехта і Розы Люксембург на іх могілках у Фрыдрыхсфэльдзе

НА ЗДЫМКУ: Дэманстрацыя на могілках Карла Лібкнехта і Розы Люксембург.

АДКАЗ ПОЛЬШЧЫ НА МІРНЫЯ ПРАПАНОВЫ СССР

Польскі ўрад згодзен пачаць перагаворы аб
падпісаньні пратаколу

Мы прапануем падпісаць дагавор безадкладна

НОТА ПОЛЬСКАГА УРАДУ

МАСКВА, 21. 19-га студзеня польскі пасьланнік у СССР пан Патак перадаў тав. Літвінаву ноту польскага ўраду на прапановы СССР падпісаць агоду аб безадкладным ажыццяўленьні пакту Кэлёга.

У польскай ноте гаворыцца:
«З моманту ратыфікацыі ПАЭШ пакту Кэлёга бяз зьмен, а таксама пасля перагавораў з першалачатковымі ўдзельнікамі пакту, польскі

ШТО ПРАПАНУЕ УРАД СССР

МАСКВА, 22. Учора тав. Літвінаў прыняў польскага пасла пана Патак і паведаміў яму, што ўрад СССР прапануе наступны парадак падпісаньня польска-саветскага пратаколу: Прадстаўнікі СССР і Польшчы павінны безадкладна падпісаць пратакол у Маскве. Зараз жа, пасля падпісаньня пратаколу, ўрад СССР павінен зьвярнуцца да Фінляндыі, Эстоніі і Латвіі, а таксама і н Румыніі (праз пасрэдніцтва Польшчы) з прапановай далучыцца да падпіс-

Барацьба ў Аўгані- стане яшчэ ня скончана

Аманула зьбірае сілы
для паходу на Кабул

ГЕРАТ, 20. Па апошніх вестках з Кандагару барацьба ў Аўганістане яшчэ ня скончана. У сувязі з зьвяржэньнем Інаятулы, Аманула Хан, які знаходзіцца зараз у Кандагары, афіцыйна заявіў аб ануляваньні яго адрачэньня і аб прыняцьці ім на слабе вярхоўнай улады. Як паведамляе агенцтва Рэйтар Кандагарская правінцыя відавочна падтрымлівае Аманулу, зьякі племені Шынаары гатовы выступіць на Кабул. З Газні атрыманы весткі аб канцэнтрацыі там значнай кольнасьці войскаў з Кандагарскага і Газнійскага раёнаў. Сьцьвярджаюць, што на чале гэтых войскаў стане Аманула.

Ваяўнічыя пляны польскіх фашыстых

Падрыхтоўка ўзброенага паходу супроць Літвы
Выкрыцьці „Красной Звезды“

МАСКВА, 21. У газэце «Красная Звезда» надрукаваны рад выкрытых матэрыялаў аб нарадзе, якая адбылася ў маейтку графа Тышкевіча ўпабляу Вільні ў жніўні мінулага году. Тады, як вядома, у Вільні адбываўся ў маейтку графа Тышкевіча ўпабляу-жа Тышкевіча адбывалася нарада правадыроў-легіонараў і іншых ваенных заправіл. Доктар Мацкевіч які выступаў на гэтай нарадзе з дакладам, вызначыў, што асновай ва-мелнай палітыкі Польшчы служыць франка-польскі саюзны дагавор. Але калі ў Францыі бесьць упэўненасць, што Польшча рызыкне крывёю сваіх салдат у імя франка-польскай прыязні, дык у Польшчы ўсім няма упэўненасці ў тым, што Францыя зможа разьвязаць крывёю сваіх сал-

Польскай дыплематы ў літоўскім пытаньні наступіў час адыйсьці ў бон і ўступіць месца польскаму легіянеру».

Асаблівае ўвагі заслугоўвае выступленне на гэтай нарадзе генэрала Жэлігоўскага (захапіўшага ў свой час Вільню).

«Мы польскія літвіны, казаў Жэлігоўскі, у настрычніку 1920 г. паставілі сваёй мэтай далучэньне Вільні да каронных земляў. Гэту задачу мы выканалі, але работы ня спынілі, бо далучэньне Вільні было этапам нашай канчатковай мэты.—аднаўленьне граніц 1772 г. Мы скончылі сваю работу тады, калі гістарычныя граніцы Польшчы будуць устаноўлены, умацаваны і прызнаны ўсімі народа-

НАЧНОЕ РАДЫЁ!

Верныя Амануле пля-
мёны прасоўваюцца
да Кабулу

ТЭРМЭЗ, 22. Па вестках з Мазар і Шэрыфу, настрой усіх нацыянальнасьцяў паўночных правінцый Аўганістану, дзе Аманула на страціў сымпаты насьленьства, лўна ня ў нарысьць новага ўраду ў Кабуле. Па вестках з Кабулу, плямёны Джэла-Абадскай правінцыі аб'ядналіся для супольнага дзеяньня супроць паўстанцаў, якія ўладаюць Кабулам.

Авангарды джэла-абадцаў ужо знаходзяцца ў 70 кілямэтрах ад Кабулу. Новым кабульскім урадам выслана супроць іх заслона да перавалу Хакі-Джэбар (40 кілямэтраў на ўсход ад Кабулу). Такая-ж заслона выслана і на поўдзень Кандагарскай дарогі да сяленьня Аргэндзі (каля 25 кілямэтраў ад Кабулу) насупроць Газні, куды падышло войска з Гэрату, яно выклікана яшчэ раней Аманулай.

Настрой плямён хоста і гардэза (на паўднёвы ўсход ад Кабулу) пакуль ня высьветлены.

ЛЭНДАН, 23. Усе весткі з Індыі аб падзеях у Аўганістане ў адзім голас прызнаюць, што становішча Хабіб-улы (Баца-Сакао) ненадаўня. Насьленьства Кабулу баіцца новых перапарадаў у горадзе.

Некаторыя газэты паведамляюць, што ангельскі пасланнік у Аўганістане Гемпфры вядзе перагаворы з Хабіб-улай, але не паясьняюць—аб чым гэтыя перагаворы і які іх характар.

Ленінскія дні ў Маскве

У Маскве, у Вялікім тэатры, Маскоўскі камітэт партыі наладзіў жа-лобны сход, прысьвечаны пацігодзьзю са дня сьмерці Леніна.

Заля Вялікага тэатру перапоўнена тысячамі рабочых, упрыгожана чырвона-чорнымі палатнінчамі. У глыбіні залі, каля бюсту Леніна—ганаровая варта. А 7 гадзіне ўвечары месцы за сталом прэзыдыуму займаюць т. т. Молатаў, Бухарын, Варашылаў, Бубноў, Уханаў і інш.

Тав. Молатаў адкрывае ўрачыстае пасаджэньне, коротка характарызуе асноўныя моманты пяцігодзьзя, якое праішоў са дня сьмерці Леніна. З вялікім дакладам аб наліцтвенным тэстамэнце Леніна выступіў тав. Бухарын. Ён падрабозна застанавіў на разборы артыкулаў Леніна—«О нашай рэволюцыі», «Лучше меньше, да лучше», «О рабрыне», «О коопэ-ляцыі» і інш. Усе гэтыя артыкулы

Гэтымі паспяхамі краіны мы абавязаны правільнаму кіраўніцтву камуністычнай партыі, самаахварнасці рабочай класу і працоўных мас у справе сацыялістычнага будаўніцтва, правільнай палітыцы саюзу рабочай класу і беднаты з асноўнай масай сярэдняга сацыяльнага і рашучага наступлення на капіталістычныя элементы гораду і вёскі, правільнаму курсу па ўзмацненні тэмпу індустрыялізацыі, па рацыяналізацыі вытворчасці, паліпшэнні якасці прадукцыі, павялічэнні плошчы засяваў, павышэнні ўраджайнасці і перабудове сельскай гаспадаркі на сацыялістычным раікі.

Разам з працоўнымі ўсяго Саюзу, працоўныя гор. Менску за апошнія гады таксама дасягнулі значных паспяхаў ва ўсіх галінах гаспадарчага, навуковага і культурнага будаўніцтва. Узрасла грамадзян-палітычная актыўнасць рабочых мас, узмацніўся іх удзел у працы савету.

Поспехі нашага будаўніцтва — павялічэнне прадукцыі нашай прамысловасці і ліку занятых у ёй рабочых, удасканаленне абсталявання нашых прадпрыемстваў, паліпшэнне культурна-сацыяльнага абслугоўвання працоўных і шмат іншых дасягненняў нашага савету — павінны стаць вядомымі ўсім працоўным, павінны ўзмацніць іх волю да далейшай працы, да далейшай барацьбы.

Кожны рабочы, кожная работніца, кожны працоўны павінен правесці, што зрабіў Менскі савет у справе выканання наказу і на падставе гэтай правярні выпрацаваць назаўвагу новага складу.

Гаворачы аб нашых дасягненнях, мы таксама павінны завестрыць асаблівую ўвагу на тых недахопах, якія сустракаліся на шляху нашай працы, мы павінны накіраваць на гэтыя недахопы агонь бязлітаснай саманрыткі.

На нашых труднасцях і недахопах мы павінны згуртаваць увагу ўсіх працоўных і калектывнымі сіламі адшукаць спосабы іх найхутчэйшага знішчэння.

Мы павінны даць жорсткі адпор тым элементам, якія будуць імкнуцца ў часе справядліва-перавыбарчай кампаніі скарыстаць нашы труднасці ў сваіх антысавецкіх мэтах, мы павінны ім адказаць яшчэ большым узмацненнем пралетарскага адзіства і згуртаванасцю вакол саветаў і камуністычнай партыі.

Адначасова з гэтым мы павінны ўзмацніць працу па растлумачэнні справядлівага гаспадарчага становішча Саветскага Саюзу сярод тых пасобных элементаў, якія пуюцца часовых труднасцях, звязаных з перабудовай гаспадаркі і грамадскага ўкладу мышцы ў нашай краіне, і праўляючы некаторыя хістанні ў бок ад адзіна-правільнай пенічнай лініі.

Шляхам усебаковага і дзелавога абгаварэння кандыдатур, мы павінны вырашыць асноўную задачу перавыбары — паслаць у савет найбольш аўтарытэтных, працаздольных, класавых-вытрыманых, найбольш адданных справа сацыялістычнага будаўніцтва пралетараў.

За 100 проц. лўку на справядлівы і перавыбарчы сход, за шырокае абгаварэнне дзейнасці савету і наказаў, за выбары дэпутатаў — лепшых прадстаўнікоў рабочых мас гор. Менску.

Рабочыя, работніцы і ўсе працоўныя гор. Менску — усе на справядлівы і перавыбарчы сход!

МЕНСКІ АКРУГОВЫ КАМІТЭТ КП(б)Б.

СССР у асаблівым выглядзе гэтага не супярэчыць супроць удзелу Румыні ў прапануемым пратаколе. Потым польская пата закрапае пытанне аб удзеле ў польска-савецкім пратаколе прыбалтыцкіх дзяржаў (Фінляндыя, Эстонія і Латвія). Пата зазначае, што гэтыя дзяржавы займлі аб сваёй гадуінасці далучыцца да пакту Калёга і таму, «польскі ўрад прытрымліваецца таго пункту гледжання, што балтыцкія дзяржавы павінны прымаць удзел у падпісанні пратаколу, незалежна ад таго, ці будзе пакт Калёга ратыфікаваны гэтай або іншай балтыцкай дзяржавай у момант падпісання гэтага пратаколу».

У заключэнне пач Патак паведамляе, што польскі ўрад даручыў яму пачаць з урадам СССР перагаворы аб падпісанні польска-савецкага пратаколу.

У фашысцкай Польшчы

АРЫШТЫ У ПАЗНАНІ

ВАРШАВА, 20. У Пазнані арыштавана 30 чалавек, абвінавачаных у прыналежнасці да кампартыі і падрыхтоўцы святкавання пятае гадавіны са дня смерці Леніна. Пасля допыту 18 арыштаваных звольнены, а 12 пасаджаны ў турму. («Жэчп.»)

АРЫШТЫ УКРАЇНСКІХ СЯЛЯН

ВАРШАВА, 20. Раганаючы сялян у в. Бацятычы (Уск. Галіцыя), польская паліцыя забіла 4 сялян і не-

ВАЯУНІЧЫ І ЛІЖЫВАЯ ПАЛІТЫКА РУМЫНСКАЙ БУРЖУАЗІІ
ВЕНА, 21. Орган румынскага рабоча-сялянскага блёку «Інайтэ» у артыкуле, прысьветаным мірнай палітыцы СССР, піша: «Адхіляючы прапанову СССР, Румынія прызнае, што яна знаходзіцца ў стане вайны з СССР. Румынскі ўрад хоча скарыстаць бесарабскае пытанне ў якасці прычыны для абвешчэння вайны вызваленным братам-рабочым і сялянам СССР. СССР зрабіў у свой час уступку, загадаўшы на вырашэнне бесарабскага пытання мірным шляхам, прапануючы палебсцыт у гэтай краіне. Палітыка СССР — ясная, мірная і паслядоўная. Палітыка румынскай імперыялістычнай буржуазіі, якая адхіліла ўсе прапановы СССР — лжывая, валунічая і хітрая». (ТАСС.)

калькіх параніла але не здаволілася гэтым. «Жэчп.» паведамляе, што пасля сьледства ў Вацятычах арыштавана 28 чалавек, у тым ліку 9 жанчын, адна 16 гадоў. Параненыя налічылі таксама арыштаваны і паложаны ў турэмную больніцу.

НОВЫ КАМУНІСТЫЧНЫ ДЭПУТАТ

ВАРШАВА, 20. На месца зрэкшася мандату камуністычнага дэпутата Сахацкага ўваходзіць у Сейм б. дэпутат Скрыпа. («Жэчп.»)

ДАКАЦІЛІСЯ

Патрэбнасць у усёй яснасцю паставіць пытанне аб траціцкіскай падпольнай арганізацыі дыктуюцца ўсёй яе дзейнасцю апошняга часу, якая прымушае партыю і савецкую ўладу аднасіцца да траціцкіскага прычпына інакш, чым адносілася да іх партыя да 15-га зьезду.

7-га лістапада 1927 году адкрытае выступленне траціцкіскага на вуліцы было тым пераломным момантам, калі траціцкіскае арганізацыя паказала, што яна парывае ня толькі з партыйнасцю, але парывае і з савецкім рэжымам. Перад гэтым выступленнем быў цэлы рад анты-партыйных і анты-савецкіх выступленняў: гвалтоўны захоп дзяржаўнага памяшкання для сходу (МВТУ), арганізацыя падпольных друкарняў і г. д.

Аднак, да 15-га зьезду партыя ў адносінах да траціцкіскай арганізацыі усё яшчэ прымала меры, якія сведчылі аб жаданні партыі дабіцца выпраўлення траціцкіскага дабіцца звароту на шлях партыйнасці. У працягу некалькіх год, пачынаючы з дыскусіі 1923 году, партыя дярпаіла праводзіла гэту лінію, — лінію, галоўным парадкам, ідэалогічнай барацьбы. І нават на 15-м зьездзе гутарка ішла аб такіх мерах супроць траціцкіскай арганізацыі, ня гледзячы на тое, што яны «ад разгалосіліся» фактычнага характару, перайшлі да разгалосіліся праграмага характару, развіваючы погляды Леніна і скаціўшыся да пазытыўна-меншавізму». (Рэвалюцыя 15-га зьезду.)

Год, які прапшоў з часу 15-га зьезду, паказваў правільнасць рашэнняў 15-га зьезду, які выключыў актыўных дзеячоў траціцкіскага з партыі. У працягу 1928 году траціцкіскае арганізацыі сваё ператварэнне з падпольнай анты-партыйнай групы ў падпольную анты-савецкую арганізацыю. У гэтым тое новае, што прымушала на працягу 1928 году органы

савецкай ўлады прымаць рэпрэсывыя меры прыёмствы ў адносінах да дзеячоў гэтай падпольнай арганізацыі.

Ня могуць органы ўлады пралетарскай дыктатуры дапусціць, каб у краіне дыктатуры пралетарыяту існавала падпольная анты-савецкая арганізацыя, хоць-бы і мізэрная па ліку сваіх сяброў, але якая мае ўсё-ж свае друкарні, свае камітэты, якія прабуюць арганізаваць анты-савецкія забастоўкі, і якая скачваецца да падрыхтоўкі сваіх прыхільнікаў да грамадзянскае вайны супроць арганізацыі пралетарскае дыктатуры. А імяна да гэтага дакаціліся траціцкіскае арганізацыі ўнутры партыі і якія сталі зарад падпольнай анты-савецкай арганізацыі.

Зразумела таму, што ўсё, што ёсць у краіне анты-савецкага, меншавіцкага, усё гэта спачувае траціцкіскай і групуецца вакол траціцкіскай барацьбы. Барацьба траціцкіскай супроць УсеКП(б) мела сваю лёгіку і гэта лёгіка прывяла траціцкіскай у анты-савецкі лагер.

Троцкі пачаў з таго, што раіў сваім прыхільнікам у студзені 1928 году біць па кіраўніцтву УсеКП(б), не прапстаўляючы сябе СССР. Аднак, з прычыны лёгікі барацьбы, Троцкі прышоў да таго, што свае ўдары супроць кіраўніцтва УсеКП(б), супроць кіруючай сілы пралетарскай дыктатуры, няўлічліва накіраваў супроць самой дыктатуры пралетарыяту, супроць СССР, супроць усёй нашай савецкай грамадзянскай.

Траціцкіскае прабаналі дыскредытаваць усімі шляхамі ў вачох рабочае класу кіруючую ў краіне партыю і органы савецкай ўлады. Троцкі ў дырэктывным лісьце ад 21-Х месіпа 28 году, насланым траціцкіскай заграніцу і надрукаваным ня толькі ў органы рэвалюцыя Маслова, але і ў белгвардзеецкіх органах «Рудь» і іншых, выступіў з хлусьлівымі анты-савецкімі заявамі аб тым, што існуючы ў СССР дал зьяўляецца «кералішчынай намыварат», заклікае арга-

нізоўваць забастоўкі зрываць кампанію калектывных дагавораў і падрыхтоўвае па сутнасці справы свае надры да магчымасці новай грамадзянскай вайны. Другія траціцкіскае проста гавараць аб тым, што ня треба спыняцца ні перад чым, ні перад якімі пісанымі і няпісанымі статутамі ў справе падрыхтоўкі да гэтай грамадзянскай вайны.

Арышт нелегальнай траціцкіскай арганізацыі

МАСКВА, 23. Немалы дзён таму назад АДПУ была арыштавана за антысавецкую дзейнасць нелегальная траціцкіскае арганізацыя.

Арыштавана ўсяго 150 чалавек, у ліку якіх маюцца: Мдывані, Панкратэў, Глобус, Дробіс, Таўтарарадэ, Баронскі, Казоўскі, Гінштэйн і іншыя.

Пры вобшыку наміскавана анты-савецкая нелегальная літаратура. Арыштаваныя як элементы, варожыя пралетарскай дыктатуры, падлягаюць суровай ізаляцыі.

вызначаючы два фактары польскае палітыкі: сава з Румыніяй і пільнейшае аб'яднаньне прыбалтыцкіх рэспублік. На шляху да гэтага аб'яднаньня ляжыць віленская праблема і канфлікт з Літвой».

Абсоль павялічэнне доктар Мацкевіч робіць вывад, што «адзіны спосаб ліквідаваць бяспоконцы канфлікт з Літвой, гэта — разбураць гордыі вузлы мячом. Мы дамагаемся, што Польшча ня толькі сьме, але і абавязана захапіць Літву ўзброенай сілай».

Паўстаньне нэграў у Афрыцы

Супроць францускіх прыгнятальнікаў

ПАРЫЖ, 21. Буржуазны друк перастаў замоўчываць паўстаньне ў францускай экватарыяльнай Афрыцы. Па вестках «Пты Парыж'ен», хваляваныя выкліканы ўзмацненнем працоўнай павіннасці тубыльцаў для патрэбнасцяў пабудовы пасовых і чыгуначных дарог. Задуманае паўстаньне ў раёне Порто Карно выбухнула зноў яшчэ ў больш шырокіх разьмерах. Адначасова пачаўся рух у раёне сучаснага паўстаньня ў Бані, дзе адбыліся крывавае сутычкі з карацельнымі атрадамі.

Па думцы радыкальнай «Волонтэ» ня прыходзіцца дзівіцца паўстаньню нэграў, якім вядома, што 17 тысяч іх братаў «гвалтам паняны ў адлеглыя раёны будаўнічых работ, і вагінулі там ад голаду і дзынтэрыі».

ганізацыя, якая канцэнтруе ў сучасны момант навокал сябе ўсе элементы, варожыя пралетарскай дыктатуры. Траціцкіскае арганізацыя ня справе выконвае дыпер тую-жа ролю, якую ў свой час выконвала ў СССР партыя меншаўікоў у яе барацьбе супроць савецкага ладу.

Падрыўная праца траціцкіскай арганізацыі вымагае з боку арганізацыі савецкай ўлады бязлітаснай барацьбы ў адносінах да гэтай анты-савецкай арганізацыі. Гэтым тлумачацца тым мерапрыемствамі АДПУ, якія яна ўжывала ў апошні час для ліквідацыі гэтай анты-савецкай арганізацыі — арышты і высылкі.

Як відаць, далёка ня ўсе члены партыі аддаюць сабе ясную справядачу ў тым, што паміж былой траціцкіскай апазіцыяй ўнутры УсеКП(б) і дыперанай анты-савецкай траціцкіскай падпольнай арганізацыяй па за УсеКП(б) ужо лягла непраходная пэтра. А між тым, пара ўжо зразумець і вывучыць гэту вільваючую ісьціну. Таму зусім недапушчальным зьяўляюцца тым «ліберальныя адносіны» да дзеячоў падпольнай траціцкіскай арганізацыі, якія праяўляюцца іншы раз пасобнымі членамі партыі. Гэта треба вывучыць усім членам партыі.

Больш таго, треба растлумачыць усёй краіне, шырокім пластом рабочых і сялян, што траціцкіскае нелегальнае арганізацыя ёсць арганізацыя анты-савецкае арганізацыя варожая пралетарскай дыктатуры. Няхай усе траціцкіскае, якія стаяць на паўдарозе, таксама прадумаюць гэтае новае становішча, створае алошнімі крокамі правядзьроў траціцкіскай апазіцыі і дзейнасцю траціцкіскай падпольнай арганізацыі.

Альбо-альбо. Ці з траціцкіскай падпольнай арганізацыяй супроць УсеКП(б) і супроць пралетарскае дыктатуры ў СССР, ці поўны разрыў з анты-савецкай, падпольнай траціцкіскай арганізацыяй, поўная адмова ад янога-б там ні было падтрыманьня гэтай арганізацыі. («Правда».)

тальныя пяхоты, 24 эскадроны кавалерыі, 10 батарый, з якіх дзьве пяхоты. Усяго каля 30 тысяч байцоў.

Па думцы генерала Жалігоўскага гэтай колькасці зусім дастаткова, каб пакончыць з Літвой.

«Штабам улічаны ўсе магчымыя камбінацыі і выліковасці, зьявіў генерал Жалігоўскі. У нас тут і там у Літве усё гатова. Мы чакаем баявога загалу ад нашага правадыра. Але няхай сьпяшаюцца, бо часам дзейныя аперадаюць загад».

Газета крытыкуе дзейнасць Антанэты, які ў якасці губэрнатора не пачкапаўся аб харчаванні многіх тысяч нэграў, якія былі сабраны на прымусовыя работы.

Орган кампартыі «Юманітэ» піша: «ісьціна заключаецца ў тым, што нэгрыйскія масы экватарыяльнай Афрыкі, якія гінуць ад бесчалавечнай эксплёатацыі, паўсталі супроць прыгнятальнікаў. У 1911 годзе насельніцтва францускага Конга налічвала 4 млн. чалавек, цяпер яно не налічвае і 2 млн. ¼ дзіцей памірае ў гэтых краях у першыя голы жыцця».

Імперыялізм аказваецца агучным ворагам паўстаўшых афрыканскіх нэграў, бастуючых францускіх гарнякоў і тэкстыльшчыкаў. Треба, каб саадаты, якіх прымушаюць быць кататамі, зразумелі, што нэгры зьявртаюцца ў даным выпадку толькі да законнай самабароны і што треба пасьледваць прыкладу артылерыстаў, якія браліся з гарнякамі ў дэпартаманце Гар.» (ТАСС.)

Пленум ЦК КП(б)Б

19 і 20 студзеня адбыўся пленум ЦК КП(б)Б, на якім разгледжаны два пытанні: даклад тав. Васілевіча аб варбуйцы рабочых, рэгуляваньні росту і чыстцы КП(б)Б і дзяляч тав. Галадзёда і Карніна аб пачінаючым плане разьвіцьця народнае гаспадаркі БССР.

Унесены на пленум тэзісы па гэтых пытаньнях аднагалосна зацьверджаны пленумам і будуць гэтымі днямі надрукаваны ў «Зьвязь дзе».

Пленумам даручана ўсім партарганізацыям зраць-жа разгарнуць падрыхтоўчую працу ў партыйных арганізацыях, кантрольных камісіях і ў Аруку — да чысткі партыі.

Пленум парш'ў уключыць у парадак дня XII зьезду КП(б)Б пытаньне аб прафсаюзах і даручыў бюро ЦК разгледзець і агаласіць у Аруку тэзісы па гэтым пытаньні.

Пленум ЦК даручыў усім партарганізацыям шырока разгарнуць на охотах партыяну, на агучных партоходах, а таксама ў Аруку кампанію абгаварэння пытаньняў, якія будуць стаяць на XII зьездзе КП(б)Б, на-рчытаючыя для гэтага праектамі тэзісаў і рэзалюцыі, прынятых бюро і пленумам ЦК.

Аб XII зьездзе КП(б)Б

Пленум ЦК КП(б)Б пастанавіў XII зьезд КП(б)Б склікаць на 5 лютага г. г. і зацьвердзіў наступны парадак дня:

1. Справа-дача ЦК КП(б)Б.
2. Давіда рэвізійнай камісіі.
3. Справа-дача ЦК КП(б)Б.
4. Пачінаючы план разьвіцьця народнае гаспадаркі БССР.
5. Аб варбуйцы рабочых у партыю, рэгуляваньні росту і чыстцы КП(б)Б.
6. Аб рабоце прафсаюзаў.
7. Выбары.

Аб веснавой пасеўнай кампаніі

Пленум ЦК абьявіў увагу кіраўнікоў усіх агуговых арганізацыяў на тое, што яшчэ няма дастаткова ўвагі да падрыхтоўкі і разгортваньня веснавой пасеўнай кампаніі і даручыў агугомам і фрыцкіям аб'явіць веснавой пасеўнай кампаніі і даручыў агугомам і фрыцкіям аб'явіць веснавой пасеўнай кампаніі.

Барацьба за ўсеагульную амністыю ў Румыніі

ЛЕНДАН, 21. Як паведамаюць з Бухарэсту, пачаты на ініцыятыву рабоча-сялянскага блёку рух барацьбы за ўсеагульную амністыю прыліў у Румыніі масавы характар. На пасяджэньні бесарабскай фракцыі нацыянальна-сялянскай партыі, якое адбылося ў мінулым тыдні ў Бухарэсьце, была прынята настанова аб патрэбнасці тэрміновага ажыццяўленьня амністыі, асабліва ў Бэсарабіі. С-д фракцыі парламенту ўнесла запытаньне па паводу судована пра-сьледваньня кішанёўскага камітэту па барацьбе за амністыю. Як паведае газета «Дымінеяца» ўрад Маніу атрымаў тэлеграму ад камітэту Барбоса і ад грамадзкіх і культурных дзеячоў сьвету, якія патрабуюць безадкладнага абвешчэння амністыі і, у прыватнасці, аслабавеньня Барыса Сьляпанана, Бужора і рэвалюцыйнага пісьменьніка Катанэ. (ТАСС.)

Зьезд ангельскай кампартыі

ЛЕНДАН, 21. 19-га студзеня ў Лёндане адкрыўся зьезд ангельскай камуністычнай партыі. Пасля ўступнае прамовы тав. Кампбэла зьезд за-слушаў даклад палітбюро аб міжнародным становішчы і ўнутраным становішчы Англіі.

У Заходняй Беларусі

Зачыненне т-ва бел. школы ў клецку

ВІЛЬНЯ, 19. У м. Клецку, Пясеўскага пав. польскае ўладае закрыты аддэл таварыства беларускае школы. («Грамада.»)

У лєнінскія дні

Гадавіну сьмерці Лєніна рабочыя адзначылі масавым уступленьем у партыю

Вечар памяці Лєніна

(На жалобным сходзе ў „Доме Культуры“)

5 год без Уладзімера Ільліча. Тысячы працоўных Менску прыйшлі на жалобны вечар, каб адзначыць гэтую гадавіну сумесна з партыяй і савецкім урадам.

— Лєнін памёр, але справа яго жыва.

Аб гэтым гавораць ня толькі лэзунгі, доўгімі істужкамі ахапіўшыя ўсё памяшканьне Дому Культуры—гэта адчуваецца ў настроі кожнага рабочага, гэта напісана на твары кожнага працоўнага—удзельніка вялікай сацыялістычнай будовы, фундамента якой заложыў вялікі правадыр.

У прэзыдыуме жалобнага сходу—бюро ЦК і АК КП(б)Б і ЛКСМБ, прэзыдыумы ЦКК і АКК КП(б)Б, прэзыдыум ЦВК, члены СНК, прэзыдыумы гарсавету, акрвыканкому, ЦСПСБ.

На працягу 10 хвілін оркестр выконвае жалобны марш.

— Лєнін памёр, але справа яго жыва.

Гэта поўнасьцю пацьвердаў дэклараваньне аб 5 гадох сацыялістычнага будаўніцтва пасля сьмерці Лєніна, з якім выступіў сакратар Менакругому КП(б)Б т. СЛАВІНСКІ.

— Минула пяць год з таго часу, як памёр вялікі правадыр пралетарыяту Уладзімер Ільліч Лєнін,—пачаў свой дэкларатыв т. Славінскі.

— Нашы ворагі радываліся, Яны спадзяваліся, што сьмерць правадыра ўнясе сумяціцу ў рады партыі, вырве глебу з-пад ног савецкае ўладзьце. Але яны глыбока памыліліся.

Пралетарыят адказаў на сьмерць Лєніна масавым уступленьем у гэтую партыю. Партыя цесна згуртавала свае рады і ўпарта працягвала справу Ільліча. Мы моцныя. Мы ідзем усё ўперад і ўперад па шляху будаўніцтва новага жыцьця.

У партыю Лєніна

Узмаценьнем партыі лепшымі рабочымі, падлікам дасягненьняў пяцігадовага будаўніцтва, жалобнымі сходамі на клябах, заводзых і фабрыках адначасна менскі пралетарыят гадавіну сьмерці Лєніна.

Кляб К. Маркса поўны. Жалобны сход рабочых заводу «Энэргія».

На трыбунах старэйшыя рабочыя заводу т. Голубеў, які гаворыць:

— 15 рабочых ад варштату прымаем мы сёньня ў партыю Лєніна.

— Мы будзем выконваць абавязкі камуністычна-лєнінцаў, — абяцаюць 9 маладых рабочых «Энэргія», якіх бюро ічэйкі перадае сёньня в камсамолу ў партыю.

Завод «Варшавянка».

Гучнымі воцескамі сустракаюць рабочыя заводу «Варшавянка» заяву рабочага тав. Кульшэ аб прыёме яго ў партыю. Маладым кланом прышоў ён на завод. Зараз тав. Кульшэ, які мае 25-гадовы вытворчы стаж, карыстаецца вялікай пашанай і аўтарытэтам сярод рабочых заводу, уступае ў партыю.

Не дарма ўсё беспартыйныя рабо-

Тав. Славінскі падае рад лічбаў, якія характарызуюць нашы дасягненьні за апошнія пяць год.

Асноўны накіраваньне Лєніна—электрыфікацыя краіны праводзіцца няўхільна ў жыцьцё. Выраслі такія гіганты, як Волхэбуд, Шатурская электрастанцыя, растуць Дняпробуд, Сьвірбуд, Асінбуд і г. д. Электрыфікацыя ідзе шпаркім тэмпам.

Няўхільна выконваецца лэзунг Ільліча аб змыццы гораду з вёскай, аб цесным саюзе пралетарыяту з бядняцкімі і сярэдняклясамі элемэнтамі вёскі.

Калі ўзяць Менскую акругу. ды тут выдана бядняцка-сярадняклясаму сялянству крэдытаў на ўздым сельскай гаспадаркі на 485.000 руб., адпушчана на насенне—48.500 руб., на ільготнае будаўніцтва—92.500 р. і г. д.

Расьце актыўнасьць працоўных. Аб гэтым гаворыць актыўны ўдзел працоўных у справаздачна-перавыбарчай кампаніі.

5 год блз Лєніна—гэта 5 год пасьпяховага сацыялістычнага будаўніцтва, гэта 5 год няўхільнага выкананьня лєнінскіх ідэй.

Перад намі,—гаворыць далей тав. Славінскі,—ляжэ шмат труднасьцей. Мы стамі перад фактам абвастрэньня клясавых барацьбы ў горадзе і ў вёсцы, якое выліваецца ў формах антысэмітызму, шавінізму, адкрытага тэрору супроць антыўістых вёскі і г. д.

Але мы перамаглі і будзем перамагаць. Наша зброя—лєнінізм—магутная зброя.

Па дэкларатыв тав. Славінскага сход аднагалосна ўхваліў рэзалюцыю.

Вечар скончыўся вялікім жалобным канцэртам.

С. ГАЛКІН.

Рэзалюцыя аб'яднанага пасяджэньня менскіх партыйных прафэсійных, савецкіх і грамадзкіх арганізацый па дэкларатыву „5 год сацыялістычнага будаўніцтва па наказах У. І. Лєніна“

Аб'яднанае пасяджэньне Менскага акругома КП(б)Б сумесна з партыйнымі, савецкімі, прафэсійнымі і грамадзкімі арганізацыямі г. Менску, прысьвечанае 5-й гадавіне з дня сьмерці тав. Лєніна, заслухаўшы дэкларатыв тав. СЛАВІНСКАГА—«5 год сацыялістычнага будаўніцтва па наказах У. І. Лєніна», адзначае, што, ня гледзячы на імкненьні капіталістаў і іх урады сарваць мір, ня гледзячы на цэлую сыстэму правакацыйных выпадкаў з боку т. зв. «вялікіх дзяржаў» і іх прыхільнікаў (Польшчы, Румыніі і інш.), супроць савецкай краіны, Савіцкі Саюз пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі да гэтага часу адстае мір з наўкольнымі дзяржавамі і ўзмацняе сувязь рабочых СССР з рабочымі імпэрыялістычных дзяржаў.

Ідучы па шляху, паказаным У. І. Лєніным, камуністычнай партыі ўдалося ўзмацніць і падняць на надзвычайна высокую аўтарытэт пралетарскай дыктатуры сярод мільянаў працоўных мас усіх краін і ва ўсіх частках сьвету.

За гэтыя гады, дзякуючы дапамозе УсеКП(б), уплыў на рабочыя масы камуністычных партый як сэкцыі Камінтэрну, гэтак і самога Камінтэрну, надзвычайна ўзмацніўся, чаго ня могуць адмаўляць нават сацыял-дэрадыні.

Разьвіццё рэвалюцыйнага руху ў капіталістычных краінах і асабліва ў калёніях і паўкалёніях і працэс паскарэньня рэвалюцыйнага руху пралетарскіх мас ёсьць вынік адзіна-правільнай Лєнінскай лініі, якую праводзіць Камінтэрн—гэты штаб сусьветнай рэвалюцыі.

Падаргульваючы вынікі нашых дасягненьняў за 5 год блз Лєніна ўнутры нашай краіны, пасяджэньне адзначае, што Саюзу Саветаў пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі ўдалося ня толькі падняць нашу сацыялістычную індустрыю, але і вызначыць рэкордны тэмп разьвіцця і замацаваць яе кіруючую ролю ва ўсёй гаспадарцы Саюзу. Аб гэтым сьведчыць шпаркі ўзрост цяжкай індустрыі, электрыфікацыі, транспарту і сельскай гаспадаркі, якая за апошнія гады ўзмацнілася па лініі нааправаньня і паступова пераходзіць да наплектыфікацыі.

Нашы дасягненьні як у міжнародных адносінах, так і ў галіне ўнутранага будаўніцтва паказваюць, што мы ня толькі ўзмацнілі сувязь паміж сацыялістычнай індустрыяй і сялянскай гаспадаркай, але, дзякуючы гэтай, яшчэ больш ўзмацнілі саюз рабочай клясы з сярэдняком, апіраючыся на беднагу.

Выконваючы наказы Лєніна ў галіне нацыянальнай палітыкі, Савіцкі Саюз дасягнуў надзвычайна вялікіх посьпехаў у справе падняцця культурнага і матэрыяльнага ўзроўню нацыянальнасьцей, якія насяляюць нашу краіну.

Савецкая Беларусь, якая пры царызме была адсталай, дзякуючы правільнай Лєнінскай лініі, за гэтыя гады дасягнула значных вынікаў як у галіне гаспадарчага, гэтак і культурнага будаўніцтва.

Гэтыя-ж дасягненьні тансэма паказваюць рабочай клясе ўсяго сьвету, што пралетарыят умее ня толькі руйнаваць капіталізм, але і будаваць сацыялізм.

Рост сацыялістычнай індустрыі, даўшы магчымасьць ўзмацніць наступленьне сацыялістычных элемэнтаў на капіталістычныя элемэнтны гораду і вёскі, надзвычайна абвастрыў клясавую барацьбу і выклікаў процідзейнічаньне палітыцы партыі з боку нэпманаў, кулакаў, папоў і «былых людзей», што ў сваю чаргу патрабуе ад партыі Лєніна і надалей цвёрда і няўхільна праводзіць выразную клясавую лінію, накіраваную ў інтарэсах рабочых і сялянскай беднаты, а тансэма і сярэдняклясы.

На грунце труднасьцей, звязаных з уздымам сацыялістычнага будаўніцтва, і абвастрэньня клясавай барацьбы з сацыял-дэрадыні і анты-большавіцкімі ўхіламі камуністычнай партыі дала рашучы адпор як былой траціцкай апазыцыі, гэтак і правому, выразна апартуністычнаму ўхілу і засталася маналітным, згуртаваным атрадам будаўніцкай сацыялізму, барацьбітоў за сусьветную рэвалюцыю.

5 год партыя, пахаваўшая Лєніна, кіравала гаспадарчым і культурным будаўніцтвам першай у сьвее краіны саветаў. На рубжы гэтага пяцігодзьдзя партыя заклікае ўсіх яе членаў правярнуць на справе, як выконваюцца наказы Лєніна, як працягваюцца справы, якім ён палажыў аснову. У гэтыя дні пяцігодзьдзя з дня сьмерці Лєніна партыя зваражаецца да лепшых рабочых з заклікам уступіць у яе рады.

Няхай жыве Лєнінскі большавіцкі партыя, пад кіраўніцтвам якой будзецца Савіцкі Саюз!
Няхай жыве ІІІ Камуністычны Інтэрнацыянал!
Няхай жыве ІІІ Камуністычны Інтэрнацыянал, які вядзе працу па стварэньні Саюзу Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік ва ўсім сьвее!
Няхай жыве сацыялістычнае будаўніцтва СССР!

350 заяў аб паступленьні ў партыю

ГОМЕЛЬ. (Наш кар.). Рабочыя адзначаюць 5 год са дня сьмерці У. І. Лєніна масавым паступленьнем у камуністычную партыю. У часе лєнінскіх дзён падана 350 заяў аб паступленьні ў партыю, з іх 70 чыгуначнікаў, 31 рабочы заводу «Пралетары», 65 рабочы фабрыкі «Дняпро».



Жалобная дэманстрацыя менскага пралетарыяту ў дзень пахарон Лєніна ў 1924 г. (Па здымку, які захаван у музэі рэвалюцыі БССР)

У. І. Лєнін і ПРАФСАЮЗЫ

Калі Уладзімер Ільліч заўсёды адносіўся з глыбокай увагай да жыцьця, быту і палітычнай сьвядомасьці рабочае клясы, то да прафэсійна-нацыянальнага руху ў нас, у нашай маладой рэспубліцы, яго адносіны былі нязвычайна беражлівыя, паша-радзавочныя і ўдумлівыя. Ён заўсёды самым дакладным чынам праглядаў у часопісах і газэтах усе артыкулы, закрэпаўшы прафэсійна-нальны рух, а тансэма ўсю рабочую хроніку, дзе адначасна тыя ці іншыя зьявіліся з жыцьця прафсаюзаў і іх дзейнасьці. Яшчэ раней, як усім, напэўна, вядома, Уладзімер Ільліч у нашых газэтах «Звезда» і «Правда» ня толькі чытаў, але і вывучаў рабочую хроніку самым дакладным чынам, робячы падлікі колькасьці карэспандэнтства, ліку рабочых, што выказваюць думку па тым ці іншым пытаньні, надагубваючы сумы ўсіх ахвяраваньняў, якія рабочыя рабілі як на нашы рэвалюцыйныя газэты, так і на другія патрэбы рабочае клясы. Усе гэтыя весткі, сабраўшы па дробязях адусюль, давалі яму яскравы малюнак таго жыцьця, якое ківала ў рабочых кварталах, у рабочай клясе наогул і ў прафэсійнальных арганізацыях у прыватнасьці і ў асабіста.

Сваім бліжэйшым супрацоўнікам, таварышам па партыі Уладзімер Ільліч заўсёды прызначаў як мага часцей бываць на сходах рабочых і прафсаюзных арганізацый асабліва, рабіць там дэклады, слухаць спрэчкі, уважліва адносіцца да кожнай дробязі, якая высоўваецца самімі рабочымі на гэтых сходах.

— Мы будзем рабочую дзяржаву, — ня раз гаварыў ён, а сапраўды-ж будаўнікі і ёсьць іменна яны, што знаходзіцца там на фабрыках і заводах, аб'яднаныя ў свае прафэсійна-нальныя арганізацыі.



Ён патрабаваў усюды ад кожнага камуністага, каб у гэтых прафсаюзных арганізацыях пры кожным зручным выпадку, ня толькі пры дэкладах, але і ў прыватных гутарках, знаёміць рабочых як мага шырэй, і чым яны больш адсталыя, тым больш уважліва і настойліва з усёй праграмай і дзейнасьцю нашай камуністычнай партыі, бо «ў ідэй» ён у будучым мысьліў, што кожны рабочы будзе абавязкова знаходзіцца ў гэтай партыі, якая прадстаўляе са-

тальняў па прафсаюзным руху ў самыя гарачыя дні, калі, адалася, што піводнай вольнай хвіліны ў яго не заставалася. Самымі частымі гасьцямі ў яго кабінэце з усіх арганізацый нашай рабочае дзяржавы былі прадстаўнікі УсеЦСПС, з якімі Уладзімер Ільліч гадзінамі гутарыў па самых рознастайных пытаньнях прафсаюзнага руху ў нашай краіне.

Я павінен адзначыць, што я ня ведаю нікога больш другога з таварышоў, прысьвядуўшых сябе прафсаюзнай рабоце, да якога Уладзімер Ільліч адносіўся-б так сапраўды па-прыяцельску і так любюча, як да тав. Томскага, пашага вэтэрана прафсаюзнага руху, блізказнамага старшыні УсеЦСПС. Ня раз мне прыходзілася чуць асабіста ад Уладзімера Ільліча пасьля таў ці іншай доўгай яго гутаркі з тав. Томскім, што вась Томскі сапраўды глыбока ўвайшоў у рабочы рух і ня толькі ўвайшоў, але і разумее яго лёгка-лёгка, яго асабіста як дадатны, так і адмоўны яго бакі і, разумеючы, умеє лачыць тыя рапы і тыя недахопы, якія мы наглядзем то там,

Ён зараз-жа прыслаў мне запіску аб тым, ці пельга чаго-небудзь тэрмінова зрабіць для туюльскіх рабочых? Ён падразумываў у той час вельмі добра працаваўшы каапаратыву «Коммунист», які купляў у самых аддаленых месцах нашай рэспублікі, больш за ўсё на Украіне, розныя прадукты, якія ішлі ў Маскву дзясяткамі вагонаў. Я зараз-жа адказаў, што даць распараджэньне па простым прывады, перахаліць некалькі вагонаў, якія знаходзіліся ў руху паміж Курскам і Масквой і цялкам і поўнасьцю накіраваць іх у Тулу. Уладзімер Ільліч загадаў мне зараз-жа адправіцца на тэлеграфную станцыю Крэму і гэта зрабіць. Калі я атрымаў пэўныя весткі ад начальніка станцыі ад Арла да Курска, што вагоны, якія ішлі ў Маскву, яшчэ не праішлі, што яны іх чакаюць, і калі я атрымаў зусім дакладныя запэўніваньні ад чыгуначных арганізацый ВЧК, што яны прымуць усе меры разам з начальнікамі станцыі, каб гэтыя вагоны не праішлі і накіруюць іх зараз-жа ў Тулу, то треба было бачыць, якой радасьцю сьвядуўся таварыш Уладзімер Ільліч, калі ён пераканаўся, што я паведамляю яму сапраўды магчымае да ажыцьцяўленьня. Ён загадаў мне пайсьці да рабочых і «за майі адказнасьцю паведамаць іх, што прадукты будуць на першы час зараз-жа дастаўлены. Туюльскія рабочыя, якія я ведаў раней, былі вельмі абрадаваны, а калі я ім сказаў, што яшчэ можна будзе сё-го-го заўтра перасунуць з Масквы, то яны былі зусім здзіволены, вылучылі з сваёй дэлегацыі двух чалавек і зараз-жа адправілі іх у Тулу, каб там чакаць вагоны.

Уладзімер Ільліч абавязваў мяне паведамаць яму зараз-жа, як толькі я атрымаю весткі, што вагоны ўдалося алавіць на дарозе і накіраваць іх у Тулу. Раніцай, прапрадаваючы ўсё ноч я ведаў ужо гэтыя дакладныя весткі. Уладзімер Ільліч вельмі радаваўся, а калі рабочыя прыйшлі ў Тулу, дзякаваць, атрымаўшы весткі ад туюльскага начальніка станцыі, што ён мае распараджэньне вагоны затрымаць і што вагоны сапраўды ідуць у Тулу. Уладзімер Ільліч зараз-жа перавёў гутарку на агульнае палітычнае становішча данага моманту і ў сьпэцыяльных і кароткіх словах растлумачыў рабочым усё тое становіш-



ПАЧАЛАСЯ СПРАВАЗДАЧНАЯ КАМПАНІЯ ГАРБАРЦАЎ

Рабочыя і работніцы, усе, як адзін, на справаздачныя сходы!

75 процантаў выбаршчыкаў на справаздачах гарсавету

Лепшая яўка па саюзе гарбароў

ВОРША. (Наш кар.) Кампанія справаздач гарсавету — у самым разгары. Ужо праведзены 21 справаздачны сход.

Яўка на сходы ў сярэднім складае 70—75 проц. агульнага ліку выбаршчыкаў. На сходах саюзу гарбароў прысутнічала 100 проц. выбаршчыкаў.


Самая малая яўка на справаздачым сходах заўважана па саюзе працасьветы — 40 проц. выбаршчыкаў.

Справаздачныя сходы ў большасьці праходзяць жыва пры дэдавай крытыцы працы гарсавету.

Большасьць скардзілася на непарадкі ў адносінах аховы здароўя: няўважлівыя адносіны дактароў, вывадкі пывезду кароты хуткай лячэбні і г. д. Шмат гаварылі аб кватэрным крызісе: кватэры «алкавымі» прадстаўляюцца без чаргі, а рабочыя месяцамі дарама абіваюць парогі кавтасу і г. д.

Адзначылі таксама слабую працу некаторых дэпутатаў, указвалі на тое, што гарсавет не займаўся пытаньнем патаньня электрасьвятла, валадкаваньня аўтабусага руху ў горадзе.

І гэты наказ Уладзімера Ільліча мы ўсе павінны выканаць.
Уладз. БОНЧ-БРУЕВІЧ.



Дом у Горках, або помнік Леніна

Напярэдадні выбараў

БАРЫСАЎ. (Наш кар.) Справаздачная кампанія Барысаўскага гарсавету закончылася. Сярэдні працэнт яўкі выбаршчыкаў і іх утрыманцаў дасягае 64.

Лепшую яўку на справаздачым сходах гарсавету далі рабочыя гуты імя Дойбала (95 проц.), 6. заводу Леніна (100 проц.), працаўнікі асьветы (80 проц.)

Скончана складаньне сьпісаў пазбагленых выбарчага права. Пазбаглены праваю 1.254 ч.

ЯК ПРАЙШЛІ СПРАВАЗДАЧНЫЯ СХОДЫ

ГОМЕЛЬ. (Наш кар.) Справаздачная кампанія гарсавету заканчваецца. На прагірмствах, аб'яўненых саюзам металісты, справаздачная кампанія прайшла здавальняюча. Вельмі ажыўлена прайшлі справаздачныя сходы на заводзе «Пралетары» і на электрастанцыі. Асабліва актыўна ўдзельнічалі рабочыя моладзь заводу «Пралетары». Рабочыя-металісты поўнасьцю выкавалі прынятыя паставы з 100 проц. удзелам у справаздачнай кампаніі гарсавету.

На заводзе «Двигатель Революции» справаздачная кампанія прайшла пры завезаньні да 50 проц. Слабая яўка — вынік слабай падрыхтоўкі да справаздачнай кампаніі.

Рабочыя фабрыкі абыту «Праца» поўнасьцю зьявіліся на справаздачым сходах, паставішы пад перакрываючы абстрэл работу гарсавету. У сярэчках выкавалася больш 20 рабочых. Прыходзіцца шкадаваць, што на сходах адсутнічалі члены прывіднаму гарсавету.

На шчэцінай фабрыцы наведваньне дасягае толькі 61 проц. Дакладчык, на гледзячы на тое, што ён дранна ўладае расійскай мовай, зрабіў даклад на расійскай мове, і абрамя таго, выступленьне

Выбары новых дэпутатаў у гарсавет пачынаюцца 26-га студзеня і працягнуцца да 19-га лютага, за які перыяд будуць праведзены выбары па 40 выбарчых участках.

З прычыны таго, што некаторыя вучасткі далі слабы працэнт яўкі на справаздачым сходах, фабзаўніцкім комам трэба зараз-жа прыступіць да правядзеньня агітацыйнай работы, каб ажыццявіць лезувт аб 100-працэнтнай яўцы на выбары.

Ул. Л.

яўрэйскіх рабочых перакладлася на расійскую мову, на гледзячы на пратэсты выбаршчыкаў. У выніку ў сярэчках выказалася толькі 3 чал.

На гарбарні справаздачны сход прайшоў вяла. Наведваньне дэля дасягнула 40 проц. У гэтым — віна півавой ячэйкі і членаў гарсавету, якія мала зрабілі для лепшага правядзеньня справаздачнай кампаніі.

Па саюзе харчавікоў добра прайшла справаздачная кампанія ў калектывах цукровай фабрыкі і хлебапякарні. Рабочыя з плакатамі і лезунгамі зьявіліся на сходах. У калектыве вытворчасьці макаронаў сход быў сарваны па віне нізкае праф'ячэйкі, якая нават не патурбалася павеліць выбаршчыкаў аб справаздачым сходе.

У саюзе нархарч справаздачны сход гарсавету прайшоў з вялікім удзелам. 98 проц. выбаршчыкаў узяліся на сход. Гэта лічба сьведчыць аб тым, што саюз нархарч правёў вялікую падрыхтоўку. Многім нашым прафэсійным арганізацыям трэба павучыцца ў саюзе нархарч. Калі ўлічыць раскіданасьць рабочых, дык саюз нархарч займае першае месца па правядзеньні справаздачнай кампаніі.

Мазырскі гарсавет перад судом мас

МАЗЫР. (Наш кар.) Праведзены справаздачныя сходы гарсавету ў саюзных камунальнай і друкароў. На сходах разгарнуліся вялікія спрэчкі. Выступленьне рабочыя гаварылі аб невястарчальнай сувязі гарсавету з шырокімі масамі выбаршчыкаў. Асабліва рэзка і правільна крытыкавалі гарадзкое будаўніцтва, указваючы на тое, што яно праводзілася без належных плянаў, без вучоту фінансавых магчымасьцяў і вялікага матэрыялу, што павялічвала сабокошт будаўніцтва.

Вялікую увагу зьяўляў сход на парадкі ў агравовай больніцы, дзе побяспечна-хворым, прыехаўшым за 60-70 вёрст, яны прымаюцца сьнячасова ў больніцы, а ляжаць палымі суткамі ў калідоры больніцы і г. д. Зьявіў аб гэтым выклікалі вялікае абурэньне ўдзельнікаў сходу.

Прысутныя на сходах атрад пінэраў-камунальнай вылучыў с айго прадстаўніка, які на сходах патрабаваў ад гарсавету аказаць матэрыяльную дапамогу дзецям гарвакоў бядняты, каб яны мелі магчымасьць наведваць школы, а таксама забараніць адчыненне новых піўных. Сход дружна падтрымаў патрабаваньні пінэраў. Б. Ш.

СЁНЬНЯ МЕНГАРСАВЕТ ВYSTУПАЕ ПЕРАД РАБОЧЫМІ ЗАВОДА „КАМУНАР“ І „ВАРШАВЯНКА“, РАБОЧЫМІ ЭЛЬВОДУ І ГАРБАРНІ „БАЛЬШАВІК“

Пераабраны 227 сельсаветаў

Па даных цэнтральнай выбарчай камісіі, да 20 студзеня пераабраны 227 сельсаветаў. На выбары зьявілася 175000 выбаршчыкаў, з іх жанчыны 63.530.

Сярэдні працэнт яўкі на выбары 54,9 проц., жанчын зьявілася 39,6 проц. з агульнага ліку выбаршчыц.

Працэнт агульнай яўкі на выбары на 9,6 проц. вышэй, чым у 1926-27 г., жанчын зьявілася на 13,2 проц. больш, чым на пазалеташніх выбарах.

Усяго выбрана 6599 членаў сельсаветаў, з іх 1317 жанчын — 20 проц.

Такім чынам, дырэктыва на конт уцалюньня жанчын у саветы выканана.

З новых членаў сельсаветаў — 17,3 проц. камуністы і камсамольцаў.

Большасьць выбраных — бедныя. Забясьпечаны ўдзел у саветах і серадняцкай часткі вёскі. Мала ўцягнута ў саветы батракоў.

224 рабочыя выехалі на вёску

ЦСПСВ павёў першыя выязныя падрыхтоўкі прафарганізацый да выбараў у саветы.

Зараз праходзяць мітынгі-пэраклічкі па Менскай, Гомельскай, Віцебскай, Бабруйскай і Полацкай акругах.

Для поласрэднага ўдзелу ў справаздачна-выбарчай кампаніі на вёсцы вытворчымі саюзамі былі накіраваныя ў Менскую акругу 84 рабочых. Паводле напоўных вестак з акруг наслана ў вёску некалькі дзесяткаў рабочых брыгад. З 224 чалавек 47 чалавек былі прапушчаны праз 2-дзённы курс. Апрача таго, акруговыя прафбюро вылучылі 35 алкавых прапагандыстаў для правэркі работы на месцах.

ПЛЕНУМ
Савету Народнае Гаспадарні БССР,
які меўся адбыцца 24-га студзеня
АДЖЛАДВАЕЦЦА
Аб тэрміне окаянінны пленуму будзе абвешчана

у будучым місьці, што кожны рабачы будзе абавязкова знаходзіцца ў той партыі, якая прадстаўляе сапраўдныя інтарэсы рабочае класу.

— Калі прыходзіцца цяпер і мірыцца, — на рад гаварыць ён, — што толькі авангард рабочае класу пакуль што ахвачаны намі ў партыйным сэнсе, калі гэты авангард сапраўды сканьны ў сталёвую арганізацыю нашай камуністычнай партыі, дык гэта толькі таму, што другая ахвачаньня беспартыйнага, ужо ахвачаньня прафэсійным рухам, яшчэ на беднае дузавы камунізму, яшчэ не пазналі, што іх жыцьцё, жыцьцё іх класу, ачыгчынае і ператворанае камунізмам, — гэта і ёсьць, нарэшце, жыцьцё нашай партыі. Адныя палітычныя і сацыяльныя вучэньне, ліце навінна вывесылі рабочую класу на дарогу, да перамогі, да захаваньня ўлад, да дыктатуры пралетарыяту для адной і той-жа мэты — для будаўніцтва сацыялізму як у нашай краіне, так і ва ўсім сьвеце — гэта ёсьць адзіная партыя, існуючая ў сучасны момант у сьвеце, партыя камуністычная. І як толькі рабочыя ўсвядоміць і зразумець, што справа іх і справа камуністычнай партыі, у канчатковым выніку, ёсьць адна і тая-ж справа, справа рабочае класу, то, усювіны змест камуністычнага вучэньня, ліце зараз-жа прыдуць у партыю.

Але ў той-жа час Уладзімер Ільліч быў надзвычайна строі ў сваіх меркаваньнях і практычных мерапрыемствах, калі толькі ён заўважваў, што тыя ці іншы прафэсійны арганізацыі зьбіраліся з сапраўднага шляху рабочае класу і пераходзілі на той шлях, які мог зьцягнуць іх у другое рэчыва.

Я ўспамінаю, калі ў адным з прафэсіяў г. Масквы моцна пачала разьвівацца анарха-сындкалісцкая прапаганда дзякуючы таму, што там на чале арганізацыі некаторы час стаяў пасвойму таленавіты анархіст, які вёў надавычэйна спрошчаную прапаганда. Якая нярэдка ішла ў поўным разрэзе з тым, што савецкае ўлада і наша камуністычная партыя лічылі для сябе неабходным для данага моманту.

Уладзімер Ільліч патрабаваў перш за ўсё самага сур'ёзнага і цярплівага растлумачэньня рабочым, што ну-жэ, якое ім прыпадасіцца, калі іх захваціць толькі таму, што яно гэта і ёсьць моцна спрошчана, лёгка ўсвойваецца і зусім не абхвачыць ні палітычнага быту новае рабочае дзяржавы, ні ўсёй складанасьці гэтай палітычнай абстаноўкі, якая ў гэты час была ў нас. А гэта быў 1919 г., цяжка жахаўны год інтарэсамі і надыходзячага года на толькі на акраінах нашае дзяржавы, але і ў цэнтры яе.

Уладзімер Ільліч, заўважыўшы, што анархічная прапаганда пачала мець уплыў на рабочыя колы, зараз-жа перш за ўсё захацеў выдаць некалькі рад брашур і кніг, якіх-б асьвятлялі-б гэтае пытаньне, і патрабаваў да сябе нія праймаць цэны рад розных работ на гэтым пытаньні, у тым ліку артыкулы Плеканова аб анархізьме, і сам зьбраўся напісаць в новаду анархізму брашуру, але з-за спраў ня мог амысьляць гэтага. Ён да таго часу ня мог супакоіцца, пакуль у гэтай прафэсійнай арганізацыі не пераважала камуністычная большасьць, якая, вядучы ўзможную прапаганда сроду беспартыйнай масы, растлумачыла ўсім, што тыя прыёмы і тыя тэорыі, якія ўсё час укараняліся ў гэтае асиродзішча кучкай анархістаў, зьяўляюцца тыямі-ж буржуазнымі ідэямі, якія наносяць рабочай класе ў Заходняй Эўропе пад рознымі саюзамі вельмі шэдыя сацыялістычныя розныя фармы.

то тут. І сам ён часамі памыліцца, але гэта нічога, мы ўсе памыліцца, але трэба мець такі вылікі сагал, які праўдліва ў ім, калі толькі завапраўдліва ў ім аб рабочым руху, аб прафэсійных, каб адолець усе перамагчы саюзам, і, нарэшце, вёсьці нашы таловыя і прафэсійныя органы па зусім правільным шляху.

Ён ня раз цікавіўся біяграфіяй таг. Томскага, гаворачы, што трэба зьлісаць надрабязнасьці аб тым, як адукаваўся ён, як рэвалюцыянер, камуніст, у якой абстаноўцы ён жыў, выхоўваўся, працаваў і думаў.

Уладзімер Ільліч таксама заўсёды аддэчуў яго дасканальна прамовы і нававаў на тую вялікую магчымасьць, якую дасяць нам рабочая класе, як толькі мы станем больш цьвёрда на ногі і эканамічна, і палітычна.

Нам патрэбны дзесяткі і сотні Томскіх, — гаварыў ён, — і яны будуць, яны растуць усюды, але яшчэ не паспелі аўладаць аналізам, яшчэ ня могуць выказаць свае думкі так, як трэба было-б выказаць, але калі ўважліва прыслухоўваешся, калі клататыва гаворыць з гэтымі таварышамі, бачыш іх вялікія магчымасьці.

Калі бывалі цяжка хвіліны ў жыцьці рабочае класу, калі тыя ці іншы масы, выведзеныя з царлінасьці годам, холадам, жудаснымі перажываньнямі 18-19 гг., пачыналі перажываць неадвальнасьць, калі атрымліваліся з розных бакоў весткі аб руху, аб усякіх хваляваньнях сярод рабочых і нават вабастоўках, якія нечагана выбухалі то там, то тут у нашай дзяржаўнай прамысловасьці, то Уладзімер Ільліч зараз-жа прасіў пацужаць Томскага і з ім доўга раўняў аб становішчы рабочых, высвятляючы ўсю тую сумную рэчывасьць, у якой нашы таварышы нярэдка знаходзіліся доўгія, доўгія месяцы.

Уладзімер Ільліч лямбока гэтаў і вернуў, што т. Томскі і яго таварышы па прафэсійнай рабоце зараз-жа змогуць арганізаваць наведні туды да ўсхраваных радоў пралетарыяту, змогуць дакладна растлумачыць усе тыя прычыны, якія выклікалі цяжкае становішча рэчаў і зараз-жа змогуць увесці падзеі ў іх правільнае рэчыва і ў той-жа час Уладзімер Ільліч быў увесь у напружаньні і праўдліва вялікую энэргію, каб з-небудзь неадкладна-ж дапамагчы таму ці іншаму раўну, тым больш, калі гэтая дапамога зьвіра на неабходнасьць дастаўці прадуктаў харчаваньня.

Я памятаю, як на Тульскіх заводах па выкрабе зброі наступіў поўны крызіс з прадуктамі. Адтуль прыехала дэлегацыя на чале з прадстаўнікам прафэсіяў. Прышла яна вечарам у СНК і заявіла, што прадуктаў застаўся на больш, як на два дні, што рабочыя сапраўды няма чым харчаваліся, няма чаго есьці.

Я павеламіў зараз-жа аб гэтым Уладзімера Ільліча асобнай маленькай запіскай. Уладзімер Ільліч вышаў з пасаджэньня СНК да таварышоў, вельмі каратка і вельмі дэдаўна, асьвятляўся з становішчам рэчаў

у свайму рабочым усе тое становішча, якое было, і прасіў іх быць цьвёрдымі на сваіх пастох. Рабочыя вышлі ад гэтай гутаркі ў поўным захваленьні і гаварылі мне, што лічы татомі яшчэ тужэй падцягнуць жыцьцё толькі-б зрабіць усе, што хоча Уладзімер Ільліч.

Гэта зьліньне Уладзімера Ільліча з рабочымі і рабочых в Уладзімерам Ільлічом, зьліньне ў вылікі і ў малым, у вяліварных палітычных адданьнях і воль у гэтых клопатах аб заўтрашнім дні рабочага і самыя бліжкія таварыскія адносіны да рабочай масы былі настолькі характэрнымі для Уладзімера Ільліча, што, можа быць, зьяўляецца адной з самых таловых рысаў, чаму рабочыя класа так адчувае Уладзімера Ільліча сапраўды сваім, сапраўды тым, хто вёў і будзе вёсьці пралетарыят да перамогі, на гледзячы на тыя вялічэзныя труднасьці, якія на гэтым шляху сустракаюцца нашай маладой ўладай.

І воль цяпер, калі мы сьвяткуем 10-годзьдзе прафэсійнальлага пасьлякстрыччыкавага руху, мімаволі хочацца сказаць усім рабочым: вывучайце ўсе працы Уладзімера Ільліча. Вывучайце самым дакладным чынам, бо ў іх закладзена ўсё тое, што бізуюча патрэбна рабочай класе, прафэсійнальнаму руху, камуністычнай партыі і дыктатуры пралетарыяту ня толькі для барацьбы за дасягненьне ўлады, але, самае таловое, для ўтрыманьня і будаўніцтва нашае сацыялістычнае дзяржавы, акружанай з усіх бакоў ворагамі.

Мы павінны выканаць адзін з цьвёрдых наказаў Уладзімера Ільліча: ахапіць усе працоўнае насельніцтва як у гарадох, так і па-за імі, ахапіць нашай прафэсійнай арганізацыяй, якая павінна служыць першай ступеньню і самай таловай школай для рабочых, з якое павінны выходзіць сапраўдныя праддаты рабочае класу. Наша камуністычная партыя, якая ўрасла глыбока карэньнямі ў самую гушчу прафэсійнальлага руху, якая ўсё больш і больш панаўняецца самымі актыўнымі, самымі асьвечанымі, самымі адданымі таварышамі-рабочымі, павінна ўсё больш і больш ахапіць як прафэсійную арганізацыю, так і ўсю рабочую класу сваёй магутнай прапагандай і напыраючы палітычныя кругавіды рабочае класу, нарэшце, дасягнуць гэтай мэты, калі ўсё жыцьцё і ўсё рухомое ў прафэсіявах будзе адным і непадзельным з нашым авангардам рабочае класу, з камуністычнай партыяй большавікоў.

І гэты наказ Уладзімера Ільліча мы ўсе павінны выканаць.
Уладз. БОНЧ-БРУЕВІЧ.

У ЧЫРВОНАЙ КАЗАРМЕ

У пязелю, 20-га студзена, фаб-
заўмясцова друкарні і рэдакцыі га-
зеты «Звязда» палатву паход ра-
бочых у сутаварысцкую часць — у
чырвоны казармы 1-га эскадрону
№-га кавалерыйскага палка.

У казарме зьявілася шмат рабо-
чых, прыйшлі і іх жонкі з дзецьмі.
Цяпкая, чыстая і прытуль-
насьць чырвонаармейскай казармы
зрабілі добрае ўражаньне на рабо-
чых шафаў.

— Трэба выкінуць з ужытку
слова «казарма», завулілі рабо-
чыя, — бо парадку і чыстаце ў
інтэрнаце кавалерыйскіх можа па-
зайздросьціць найлепшая гаспа-
дыня.

За час агляду чырвонаармейскай

казармы байцы 1-га эскадрону
пасьпеці шмат чаго зрабіць. Інтэр-
ваты ўпрыгожаны дэзуігамі, кар-
пінамі, партрэтамі правадыроў; на
вошпах частка галубля фіранкі;
у ланкутку шмат малюнкаў, карцін.

Рабочыя абшлі ўсе гэкі інтэр-
нату, пабывалі на кухні, азнамі-
ліся з ланіскім кутком, залей для
вайсковых заняткаў. У гутарцы з
байцамі рабочыя выявілі іх патрэ-
бы, даведаліся, што яшчэ трэба
зрабіць для паліпшэньня быту чыр-
вонаармейца.

— Не хапае аптэчкі для хут-
кай дапамогі у часе ўборкі коняй.

— Трэба купіць красы для кут-
ка, дагэтуль чырвонаармейцы сяд-
зяць на лаўках.

— Ія ложкаў няма табурэтаў
шафаў для хаваньня розных ре-
чаў. Прыходзіцца карыстацца хат-
німі сундучкамі.

— Мала газет у кутку. Трэба
взяцца больш экзэмпляраў.

— У насценгазэце эскадрону
атсутнічаюць зямкі з жыцьця ра-
бочых шафаў.

Рабочыя абяцалі чырвонаармей-
цам дапамагчы ў паліпшэньні іх
быту.

Пасля сумеснага абеду адбыўся
сход, на якім рабочыя падзяліліся
сваімі ўражаньнямі аб чырвонай
казарме.

Байцы пры разьвітаньні прасілі
рабочых заходзіць часьцей у казар-
мы.



Рабочыя у чырвонаармейскай сталойцы

У ланкутку 1-га эскадрону №-га палка



Шафы аглядаюць новай вайсковых заняткаў
дзедзі рабочых гуліноў у шашкі ў казарме

СЛОВЫ ДОБРУСКИХ РАБОЧИХ

(На агульна-фабрычнай рабочай канфэрэнцыі)

Як гэта магло здарыцца? Ці ма-
чыма, каб а-за некалькіх владчынцаў
фабрыка гашыла сваю пачэсную
назву «Героя Працы». Чаму ў свой
час ня выкінулі антысавецкіх эле-
мэнтаў з фабрыкі? Вось «праклятыя
пытаньні», якія ўжо больш тыдню
хвалюць паўтаратысячную масу ра-
бочых Добрушы. Такіх, якія кажуць:
«нічога ня здарылася—адно блаў-
ство, ня трэба раздуваць»—такіх
адвінкі. Ды і то тыя, што акулалы-
ліся, што патрабуюць «Добрушу для
дабрушан», што ніяк ня могуць за-
быць «добрага пана» Ступігінскага
(князеўскага дырэктара фабрыкі)...

— Жандаар Грыгарэнка зьбівае ра-
бочага, яму выносіцца вымова, а по-
тым зьнімаецца («ня ведалі, што
жандаар»). Майстра Рашкевіч—лёгкай
Ступігінскага—заўляў «мы сядзім
у мяшкі трэба зьнішчыць жылоў і
камуністых». Гэты контр-рэвалю-
цыянэр зьбівае работніцу Домку Ста-
лярову і інш.

Падобных фактаў—цэлая галёва.
Чым-жа рэстумачыць тое, што ўсё
гэта бачылі і ведалі і нічога не
рабілі?

Аўдыторыя маўчыць, адказаць на
гэта запытаньне сапраўды цяж-
ка.

19-га студзена агульна-фабрычная
канфэрэнцыя рабочых. У парадку
дня адно пытаньне: даклад камісіі
аб падзеях на фабрыцы. У фабрыч-
ным клубе сабралася больш 400 де-
легатаў — лепшых актывістых ра-
бочых. На канфэрэнцыю прыбылі де-
легаты галоўных чыгуначных май-
стерань Гомелю, каб заклікаць сваіх
братоў па клясе да рашучага зма-
ганьня з клясавым ворагам.

К сёмай гадзіне клуб поўны. Ся-
род делегатаў бачыцца хустачкі ра-
ботніц. Па адной у залу ўкрадліва
ўваходзяць закутанія зорнымі вы-
лікімі хусткамі «цёткі». Гэта пра іх
рабкор-парт пісаў у пасьценгазэце:

«Как у пакамэрны у нас «семёрка»
Собирала на дьяка:
Проливала слезы горькия
«Филимониха» вдова...»

«Цёткі» шыраюць па радок, дзе
сядзяць работніцы, агітуюць, рых-
туюцца. У залі гомап, але сьмеху
ня чуваць: справа сур'ёзная і таму
на тварах делегатаў сур'ёзнасьць і
нецярплівасьць.

Старшыня заўкому тав. Жыпрыс
адкрывае сход. Абраецца прэзы-
дыум, куды запрашаюцца прысут-
ныя старшыні ЦК і ЦП працаўнікоў
нашэры т. т. Бабахос і Гіняквіч і
прадстаўнік ЦКК-РОІ тав. Элькінд.
З дакладам аб сутнасьці падзей на
фабрыцы выступае пам. старшыні
акрпрафбюро тав. Міхайлаў.

Даклад яго кароткі (да гэтага бы-
лі сходы па пэхах) і складаецца
толькі з фактаў:

— Ніхто ня можа вінаваціць увесь
калектыў за ганебныя падзеі—ка-
жы адкладчык. Але нагрэбна воля і
ўдзел уоно калектыву для таго, каб
пазбавіцца такіх выпадкаў у далей-
шым.

Прытульненне клясавых пачуць-
ця—надбайнасьць, якая пераходзіць
у владчынства—вось чым трэба рас-
тлумачыць надўнасьць такіх зья-
вішч.—робіць вывад дакладчык.

Назначэньне сёняшняй канфэрэн-
цыі зьявляецца наша клясавая па-
чуцьцёвыгнаць са сваёго аспро-
ваішча клясавых ворагаў, на справе
ўзамаціць інтэрнацыянальнае вы-
гавальне, разьвіць жорсткую прале-
тарскую самарыткіку.

Дакладчык скончыў. У радок де-
легатаў паюць цішыня. У прэзыды-
уме на стала гара зямтак. 26 чала-
век заісалася ў спрэчках.

Павольна высвятляецца сьвядо-
масьць рабочых у адносінах да ра-
зуменьня сэнсу влошніх падзей. На-
заванна на самой канфэрэнцыі адчува-
ецца яшчэ барацьба паміж сьвядо-
масьцю і несьвядомасьцю.

Вось выступае стары рабочы Ада-
рачкін. Адрывчатымі блатанымі сло-
вамі ён заўляе:

— «Жыд»—гэта слова спакоп вя-
коў. «Семацізма»—мы ня ведаем
што гэта такое. Дзе былі наброды,
як мы сядзілі буракі? Прафсаюз ха-
рошы, ды сабе ў кішэні. Якая-ж
гэта свабода, калі мне не даюць
ахвяраваць паму я качу».

Адарачкін прабуе гаварыць далей,
але яму крычаць: даволі, ідзі пра-
сьпіся. Паднялі ларкоўнікі,—кры-
чыць адзін з рабочых (і сапраўды
Адарачкін аказаўся зусім п'яным).

Васілеўскі ўжо выступае інакш.
Ён ня п'яны, сьвядомы і наўмысля
наўны. Ён канчаткова страціў прале-
тарскае пачуцьцё.

— Рашкевіч, Старавойтава, Жу-
раўлёва гэта-ж проста несьвядомыя
людзі. Дзе тут контр-рэвалюцыя.
Ах, каб мог устаць Уладзімер
Ільіч, ён-бы запытаўся: «дзе вы

Дасяць выступалі рабочыя. Але
вось раздаецца голас—дайдзе ска-
заць работнікам!

Тав. Абозная беспартыйная работ-
ніца тако пакамэрнага пэчу, які
«целі арабіць «святным цэхам». Яна
«хвалюецца і сьпяшаецца сказаць
усё, усё».

— На нас, таварышы, дажыць
пльма. Ня ўсе мы вінаваты... Дзе-ж
былі нашы кіраўнікі? Чаму яны не
дапамагі нам убачыць тое, што ро-
біцца. Фабком ніякіх мер ня пры-
маў, каб не дапусьціць васьмілі Фі-
лімонавай у пэчу. Мы самі пісалі аб
гэтым у Фабком. Чаму насіліся з
Паньковым, пасылаці яго на вьезд,
усюды? Выбачайце, мы цёмныя,—
качае тав. Абозная.

Нікога не знайшлося, хто-б мог
пярэчыць гэтым пчырым словам ра-
ботніцы. Вось старая сартавальчы-
ца тав. Васіленка. Яна слова ў сло-
ва паўтарае расказ тав. Абозная.
Толькі ў яе яшчэ шмат жалю, за-
мест сьвядомасьці. Вось таму яна га-
ворыць: «Не ўспялікі стражнікі нам
вораг». Гэтыя словы выклікаюць
дружны сьмех делегатаў.

Больш 20 рабочых, з якіх пачова
беспартыйныя, казалі сваё слова.
Пералом ёсьць. Паступова, але ня-
ўхільна расьце клясавая сьвядо-
масьць, расьце разуменьне варожай
сутнасьці падзей на фабрыцы. Ра-
бочыя самі прапалатарскую далі ад-
пор тым, хто страйіў клясавая па-
чуцьцё. Толькі тры асобы знайшлі-
ся такія, якія і сёньня яшчэ ня ба-
чаць, або ня хочуць бачыць сут-
насьці справы. Адзін з гэтых трох
тав. Сударыкаў нават носіць у кі-
шэні партыйны білет.

— «Страці» перапавялячаны—за-
ўляе ён. Слова «жыд» знаёма мне
з таго часу, як пачаў таварыць. Я

павінен быць гаспадаром. Месьціцтва
—законна.

Сударыкаў аказаўся ў хвасьце ра-
бочай масы, яна дала яму прадметны
ўрок. Але Сударыкаў не адзін: іх
яшчэ ёсьць шмат сьрод рабочых.
Канфэрэнцыя паказала выразна, што
Сударыкавы ня маюць уплыву на
асноўную масу рабочых. Перад імі
яна паставіла пытаньне проста: або
з паднулачнікамі і антысавецкімі
элемэнтамі, або разам з усімі ра-
бочымі за сацыялістычную фабрыку.

З вялікай увагай канфэрэнцыя за-
слухала прамовы прадстаўнікоў
цэнтральных устаноў тав. Элькінда,
старшыні ЦК працаўнікоў папяроч-
най прамысловасьці Бобахава і інш.
Тав. Элькінд адказаў Васілеўскаму,
які спасылаўся на Леніна.

— Ленін вучыў рабочых асабліва
берагчы пралетарскае адзінства,
асабліва рашуча змагацца з рэштка-
мі напьянальнай розьні. Антысэмі-
тызм і шавінізм ён называў злейшым
адраджэньцем рабочай клясы...

Трэба, каб на сацыялістычнай фаб-
рыцы «Героя Працы» ня было месца
для шкоднай работы клясавога
ворага...

Бязумоўна, што рабочыя гэту
задачу выканаюць.

Делегаты аплёдыскамі адка-
ваюць на гэтыя словы т. Элькінда.

А 12 гадз. ночы спрэчкі спыня-
юцца. Тав. Жыпрыс, старшыня заў-
кому, агалашае праект рэзалюцыі.

«Фабрычная канфэрэнцыя, рашуча
асуджаючы контр-рэвалюцыйную
вылазку, заклікае ўсіх рабо-
чых да яшчэ большага згурта-
ваньня ралоў вакол партыйных і
прафэсіянальных арганізацый...»
Канфэрэнцыя патрабуе рашучай
ачысткі фабрыкі ад антысэміцкіх

элементару, узмацненьня інтэрнацыя-
нальнага выхаваньня рабочых.

Для добрускіх рабочых гэта ня-
звычайная рэзалюцыя: гэта яркавы
дакумант жывой клясавай барацьбы
са сваім клясавым ворагам. Таму ў
часе чытаньня рэзалюцыі ў залі
асабліва напружаная цішыня...

...Тав. Жыпрыс чытае далей:

«Членаў саюзу Воінава, Грыга-
рэнка, Ігнашка, Гладчанка... за вло-
сны антысэмітызм, за падрыў праф-
саюзнай дысцыпліны і антысавецкую
агітацыю выключыць з ліку членаў
саюзу».

Дзеяць чалавек выключэцца з
саюзу, многім выносіцца суровыя
вымовы. Пастава жорсткая, але
правільная і аусім неабходная.

Калі палеецца запытаньне:

— Ці няма іншых прашаноў?

Нясецца хор галасоў:

— Няма, стаўце на галасаваньне.

Рэзалюцыя прымаецца адгэ-
лосна.

Так адказалі рабочыя Добрушу на
спробы антысавецкіх і клерыкаль-
ных элемэнтаў падпарадкавань са-
цыялістычную, фабрыку сваёму
уплыву.

Рабочыя калектыў фабрыкі «Героя
Працы» бязумоўна застанецца моц-
ным пралетарскім калектывам. Пар-
тыйныя і прафэсіянальныя аргані-
зацыі выправіць свае памылкі, бу-
дуць больш уважліва прыслухоўва-
цца да толасу рабочых.

— Няхай жыве савецкая фабры-
ка «Героя працы» і яе рабочы ка-
лектыў!

Заўсёды быць на пралетарскім
насту!

З гэтымі дэзуігамі а гадзіне но-
чы зачыняецца канфэрэнцыя рабо-
чых добрускай фабрыкі «Героя
Працы».

Р. Н.—скі.

Па БССР Антысэмітызм у пэдтэх- нікуме

МАЗЬР. (Наш кар.). У Мазыр-
скім Белпэдтэхнікуме антысэміцкія
настроі ня толькі ня спываюцца, а
наадварот, паглыбляюцца. Слухачы
пэдтэхнікуму Гнедчык і Квяткоўскі
—папоўскія сыны—насіцелі анты-
сэміцкіх настраюў у тэхнікуме. Іх
ідэям кіраўніком зьяўляецца вы-
кладчык бел-рускай мовы і літа-
ратуры, былы арыштаваны па
справе «лістаналаўцаў» — Піскун.
Чытаючы ў газэце матэрыялы аб
барацьбе з антысэмітызмам, ён між
іншым сказаў:

«Чорт яго ведае, чаго так гора-
ча ўзяліся цяпер за гэты антысэ-
мітызм». Такім настаўнікам, як
Піскун і Квяткоўскі, ня месца ў
нашых тэхнікумах. Мазьрскі пэд-
тэхнікум павінен аслабаціцца ад
чужога элемэнтаў.

Пераабсталяваньне магілёўскай электра- станцыі

МАГІЛЕЎ. (Наш кар.). Заканча-
юцца работы па ўстаноўцы новага
дызэлю ў 650 кон. сіл на магілёў-
скай электрастанцыі. Пераабсталя-
ваньне станцыі і ўстаноўка новага
дызэлю ўзамацняюць яе ўдубальн.
Электрычнасьць будзе дана на ва-
воліцы гораду. Адначасова нама-
чаецца электрыфікавань звыш 10
прамысловых прадпрыемстваў.

Без энэргічнай падрыхтоўкі---не правядзем веснавой пасеўнай кампаніі

На пабудову самалёту „Раб- вор“ і танку імя Ульянавай

На выкліку рэдкалегіі пасьцен-
газэты Белдзяржэстрагу рэдка-
легія пасьценгазэты НКУС Бел.
«Наш трыпаўнік» упосіць са
сродкаў рэдкалегіі 3 руб. і ад іх
рабкораў і чытачоў НКУС (Ин-
тэлекцыя камунальнай гаспадар-
кі, на пажарнай аснове, месі
зьявляюць, адміністрацый-
ная паддэзлу, адм. управе і
тэрам. вышукі) 47 руб.

Выклікаем рэдкалегіі на-
сьценгазэты пасьледствам нашаму
прыкладу матэрыялаў аддэзэ-
лаў і спраўдомой: Менскі, Го-
мельскі, Віцебскі, Аршанскі,
Бабруйскі, Моталеўскі, Палай-
скі, Мазьрскі і Слуцкі.

Да ўвагі ўсіх рэдкале- гій пасьценгазэты БССР

Усе грошы, сабраныя на пабу-
дову самалёту «Рабвор» і танку
імя М. І. Ульянавай, упосіць
на блучы рэзэрвак № 900
(фонд самалёту «Рабвор» і танку
імя М. І. Ульянавай) Беларускай
К-ры Дзяржбанку, Менск.

Фабричны завод пачаю працаваць

ГОМЕЛЬ (Наш кар.). Ремонт фабрыкага завода пасля аварыі скончыўся. Завод пачаў працаваць поўным ходам. Заводадірэктарства і фабрыкам уладзілі пухавы перада адваеднымі органамі аб выдачы прэміі майстрам заводу «Пролетары», якія не пазічыліся ні в якім дзяжурстве і адлілі шты ў такі тэрмін, які і звычайна завод не хадоў усягда гэта вынаваць.

За подпол

ГОМЕЛЬ (Наш кар.). Акруговы суд прыгаварыў кулака саяа Церахоўкі Пётрава да 10 год пазбаўлення волі в канфіскацыі 1/3 маёмасці і нарэжымнем у правах пасля адбыцця кары ва 5 год за подпол гумна старшні сельсавету пры правядзенні ў сале справаздачай камісіі.

Аслабляю 120 знявольеных

ВШЕБСК (Наш кар.). У ажыццяўленне маніфесту юбілейнай сесіі ЦВК БССР ужо разгледжана 176 спраў знявольеных. Вызвалена 120 чалавек сялян, асуджаных на тэрмін да 6 месяцаў.

Як прапрацоўваць пастановы IV нарады рабселькору

Правесці акруговыя раённыя нарады. Складзіці плян прапрацоўкі пастаноў у рэдкалегіях. Забяспечыць рабселькору адпаведнай літаратурай. Пастановы не вывучаць тэарытычна, а ў сувязі з практычнай працай рэдкалегіі

Прапрацоўка пастаноў IV нарады сярод рабселькору павінна быць пачата звар-жа бяручы асноўны курс на неадкладнае дзевядзёе пастаноў Усесаўзнай нарады да нівавай практыкі фабрыкі, вёскі і ўстановаў.

Як праводзіць прапрацоўку пастаноў сярод рабселькору? Пашыраю, в чаго пачаць?

У раёнах партыйныя арганізацыі разам з рабселькорускімі арганізатарамі (там, дзе іх няма, треба іх вылучыць) павінны склікаць раённыя рабселькорускія нарады, на якіх треба паставіць агульны-палітычны даклад і даклад аб перспектывах і чарговых задках селькору-скага руху, а пасля ўжо на мясцох прапрацоўваць пастановы аб рабоце рабкору-батракоў, аб насыцен-газетах у калгасах і г. д. Треба правесці прапрацоўку так, каб яна не мясцілася толькі ў тэарытычным вывучэнні пастаноў IV нарады, а была ўвядзена в практычнай працай на мясцох рэдкалегіі. На акруговых і раённых нарадах павінны быць разгледжаны рабселькору асноўныя прыкметы рабселькору-скага руху, маючы яго значэння і на-прамку, паводле пастаноў Усесаўзнай нарады.

Цяпер, як прапрацоўваць практычныя пытанні на мясцох у рэдкалегіях? Як аб'яднаць прапрацоўку агульна прынамных матар'ялаў, а іменна: вылікі і перспектывы рабселькору-скага руху, рабселькору-скі рух у нац. рэспубліках, в такім матар'ялам як валажэнне аб міжнароднай сувязі, аб друкаваных газетах, аб барацьбе за дзейнасць за-метак і г. д. Ніжэй мы падзем прыблізны плян прапрацоўкі, які раз-біваецца на 4 групы:

Група А. 1) «Вылікі і перспектывы рабселькору-скага руху» (рэзалюцыя па дакладу т. Ульянавай). 2) «Работа рабкору па прадпрыем-

стві» (асноўныя палажэнні), 3) «Чарговныя задачы селькору-скага руху», 4) «Рабселькору-скі рух у нац. рэспубліках».

Пытанні гэтай групы треба прапрацоўваць на прадпрыемствах і ў вёсках па магчымасці на больш шырокіх сходах чытачоў, рабселькору і парт'ячэек. Прычым у горадах прапрацоўвацца пастановы аб рабкору-скім руху, у вёсках аб селькору-скім і г. д. Кожнае пытанне павінна быць увязана в практыкай насыцен-газетаў, в гэі мэтаў, каб адпаведныя пастановы, якія выяўляюцца больш важнымі і адпаведнымі умовам данай мясцовасці, праводзіліся зар-жа ў жыццё.

Прапрацоўка асноўных палажэн-няў аб рабселькору павінна праводзіцца не абавязкова на шырокіх сходах. Галоўны мэтай тут павінна быць шырокае распаўсюджанне іх сярод рабселькору.

Треба знявіць адпаведныя сродкі і аздаволіць браццурой усіх жада-чых. Акрамя таго, пажадана арганіза-цыя гуртку па вывучэнні асноўных палажэнняў аб рабселькору.

Пасля асноўных, агульных пры-кметных пастаноў, ідуць пастановы, якія маюць на мэце практычныя па-леншанне працы рэдкалегіі.—гэта група Б: 1) Барацьба за дзейнасць за-метак, 2) Міжнародная сувязь, 3) Парадак і формы вучоту, 4) Грамад-ска-вытворчыя агляды, 5) Пытанні ваінізацыі, 6) Чарговныя задачы ра-бселькору-скага руху, 7) Удзячэнне жанчыні у рабселькору-скаму працу, 8) Удзячэнне рабочых фотоматар'яў і мастакоў-самавучак у працу зва-вота друку Гэтыя пастановы треба прапрацоўваць паступова і пара-дельна в праводзімай працай рэдка-легіі. Треба дабіцца таго, каб кожнае распрацаванае пытанне было сваячасова і адпаведна умовам пэўнага прадпрыемства, а пастано-вы IV нарады праводзіліся ў жыццё.

Варыў рабочы Васілеўскі. Можна ён і сапраўды прау? Не. Адназлі яму самі рабочыя. Вось, выступае работніца Ваіда-рэнка:

— Ад Рашкевіча мы ніколі не ве-далі добра. Набрэда, патаскуха, воп-гнаць нас—вось як заўсёды звар-таўся ён да работніц.

Тав. Камамянкім расказвае аб тым, як Рашкевіч выбіў работніцу Домну Сталірову і прымусіў яе маўчаць. Ці ведае аб гэтым Васілеўскі? Зразумела, ведае, а па нейкіх пры-чынах ня хоча гаварыць. Вось гаворыць сьлесар тав. Кобрусь. Яго пра-мова насычана пралетарскай няна-вісцю да клясавага ворага.

— Кожны сьведомы пралетары павінен ясна глядзець на справу. Група кулакоў хоча падначаліць са-бе рабочых. Месціцтва—яно ад ку-лака. Гады на фабрыцы ёсць, іх треба зьнішчыць. Вы самі, тавары-шы, павінны лінідаваць гняздо клясавых ворагаў, што аселі на фаб-рыцы.

З такой-жа гарачай прамовай вы-ступае беспартыйны рабочы Шушор. — Той,—гаворыць ён,—што заклі-каў да варфаламеўскай ночы, ве-даў, што такое антысэмітым.

Будзем чула сачыць за клясавым ворагам.

Справа з зернаачышчэннем яшчэ ня зрушылася з мёртвага пункту. Агранізацыя арганізуе сваячасовай ачысткі насення.---Прыцягваць да суровай адказнасці тых, хто сваёй бяздзейнасцю і нядбайнасцю зрывае пасеўную кампанію

Зернаачышчэнне паграмае зрыў чыноўніцтва і бюракратызм у нетрах магільскага акрза

МАГІЛЕЎ (Наш кар.). У гэтым годзе вызначаны сродкі на набыццё новых зернаачышчальных машын, што дабыць магчымасць павялі-чыць ачыстку насення да 50 проц., супроць 20 проц. у мінулым годзе. Але бяда ў тым, што нічо не вядома, дзе гэтыя 115 машын і ці хутка яны будуць завезены ў Магі-леўшчыну. А такое спазненне мо-жа прывесці да зрыву вьзначанага пляну.

Калі я зацікавіўся пытаннем, колькі-ж да гэтага часу па акрузе ачышчана насення і складзіў для гэтага ў акрза, дык аказалася, што там ніводнай лічбы няма, колькі дзе ачышчана.

А нарада выдавочна прытрымліва-ецца думкі клімавіцкага агранома, які на нарадзе па падняцці ўра-джайнасці заявіў: чаму так рана распачынаюць ачыстку, гэта треба рабіць паволь, не спяшаючыся...

А калі я ў загадчыка акрза залы-таўся: счому ў вас няма лічбаў? дык адказ быў просты—«Якая вапа справа, яшчэ і вы... будзеце нам... указваць... Мы — самі добра веда-ем»...

Гэта вельмі прыяма, таварыш за-гадчык акрза, што вы добра ведаеце самі, што вам рабіць, але калі так, дык чаму-ж не даць лічбаў, што зроблена па ачыстцы насення.

Толькі часткова і то ня поўныя лічбы ўдалося атрымаць у калга-скай дзе, дзе казалі, што да сёньнеш-няга дня, улічваючы мінулыя гады, ачышчана 40 проц. насення. А гэта значыць, што калгаскоўцы, ня маючы пэўных лічбаў таго, што зро-блена вараж, займаецца падлікам ра-боты мінулых гадоў.

А. С.—ч.

Зернаачышчальная ра-бота яшчэ не разгорнута «ПА ПРЫКЛАДЗЕ МІНУЛЫХ ГАДОЎ»

ГОМЕЛЬ (Наш кар.). Зернаачы-шчальная кампанія ў акрузе праця-кае слаба. Павольныя раёны па пры-кладзе мінулых гадоў маркуць па-чаць гэту кампанію ў лютым месяцы.

У сучасны момант зернаачышчаль-ная абоза на мясцох не скарыстоў-ваецца. У зьвязку з гэтым стая-раецца пагроза за поўнае выкананне пляну ачысткі насення.

У Гомельскім раёне па 12-га сту-дзеня абозам працывічала толькі 2.700 пуд. збожжа.

Культывізіцыя пасеваў цукоры

Акрамаадзел прыступае да куль-тивізацыі пасеваў цукоры ў Брагі-нскім, Хойніцкім і Уваравіцкім ра-ёнах. Усе пасевы будуць заахвара-ваны Цэнтраагравам. Кожнаму ка-трактанту будзе выдана насенне па пасевы і задаточная сума ў разьмеры 150 руб. з дзесціны. Вылава пры-быткавасць з дзесціны цукоры па нестат спецыяльнага Цэнтрааграву дасягае 600—800 руб. Для вядзеньня гэтай работы ў нашай акрузе Цэн-трааграв камандыраваў спецыяльнага працаўніка.

Да адказнасці нядбайніка

Калегія Наркамзему, заслухоўшы даклад Менскага акрза аб праведзеным мерапрыемствах па веснавай сельска-гаспадар-чай кампаніі, знайшла працу Менскага акрза па арганіза-цыі зернаачышчэння недавальняючай (аб гэтай працы Мен-скага акрза надарына падраб'яна пісалася ў «Звяздзе» ў ар-тыкуле «Не дапусцім зрыў пасеўкампаніі»).

Калегія Наркамзему паставіла прасіць СНК аб зьніж-ці з працы і прыналежнасці да адказнасці т. Козеля, які за апошнія часы выконваў абавязкі загадчыка Менскага акрза.

Таксама паставіла прасіць СНК прыналежнасці да ад-казнасці старшын тых райвы анкомаў, якія да гэтага ча-су не прадавалі Менскаму акрза заявак і плянаў па вес-навай пасеўнай кампаніі і яшчэ не разарнулі працы па зер-наачышчэнню.

Задачи селянскіх камітэтаў узаемадапамогі

Да веснавай пасеўнай кампаніі

У гэтым гаспадарчым годзе мы павінны ўнікнуць паўтарэння тых недахопаў, якія мелі месца ў весна-ву пасеўную кампанію мінулага году—гэта марудная, несваячасовая падрыхтоўка да кампаніі. В зьвязку гэтага году мы павінны падрыхта-вацца загадзя. Не раскідаць, не расплыняць сродкаў і сіл, скон-цэнтравать усю ўвагу на чатырох галоўных задках кампаніі—пашы-рэнне пасеўнай плошчы, павялі-чэнне ўраджайнасці, развіццё вытворчага кааперавання, калекты-візацыі селянскіх гаспадарак з пры-цягненнем да гэтых мерапрыем-стваў усёй вясковай грамадзянска-й.

На гэтым вучастку работы ад селянскіх таварыстваў узаемадапамогі патрабуецца актыўнае практычнае садзейнічанне сьвекімі, зямель-ным кааператывым органам і вы-кананні пляну веснавай пасеўнай кампаніі і асабліва ў павялічэнні плошчы зравога кліну.

Задача прыцягнення да задач пасеўкампаніі вясковай грамад-зянскай павінна быць цвёрда ўсвоена камітэтам узаемадапамогі, як арга-нізацыя, якая блізка датычыць селянскае масы. А для гэтага треба склікаць агульныя сходы членаў КСУ актыўна, сходу ўпоўнаважаных.

Яшчэ задача камітэтаў садзейні-чаць дзелавому, арганізаванаму аб-гаварэнню гэтых мерапрыемстваў на сходах груп беднаты і прымаць актывны ўдзел у правядзенні ра-ённых і акруговых нарад па пытан-нях падняцця ўраджайнасці.

Разам з гэтым павінны быць прыняты ўсе меры да развіцця грамадска-гаспадарчых мерапрыем-стваў КСУ (пашырэнне плошчы грамадскай зямлі, падняццё іх ураджайнасці, пашырэнне сеткі прадатных і зернаачышчальных пунктаў і г. д.).

Цэнтральным камітэтам селянскіх узаемадапамогі расправаны арыен-тывачыя пляны практычных мерапры-емстваў па правядзенні пасеўнай кампаніі. Па гэтым аплане разьмер-грамадскай запамкі КСУ пад пра-

Мінэральныя ўгнаенныя звозяцца

ГОМЕЛЬ (Наш кар.). У раёны акруці пачалі паступаць мінэральныя ўгнаенныя. Ужо звызена супэрфасфа-ту 24 вагоны, калійнай солі—12 ваго-наў, фасфарытнай мукі—3 вагоны,

Што выявіла камісія ў Койданаўскім раёне?

Толькі што вярнулася з Койда-наўскага раёну камісія (у складзе: прадстаўнікоў РСІ, НКЗему і акрза), якая там правярала—які ў раёне рыхтуюцца да веснавай пасеўнай кампаніі і, у прыватнасці, як пра-водзіцца зернаачышчэнне.

Уражаны і ад наведаных Койда-наўскага раёну, найбольш блізкага ад цэнтру і найбольш забяспеча-нага аграіамічным персапалам,—вельмі пакіякі.

Пералічым некалькі фактаў. Вось Койданаўскае машыннае та-варыства. Зернаачышчальных ма-шын у таварыстве аўсім няма. Пяч-ных узносаў ад сяброў таварыства не паступае. Бораны да гэтага часу ляжаць у сьнезе на дварэ. Мясцо-вая аграіамія ў працы таварыства ўздзелу ня прымае.

На лепш справа абстаці і ў Ма-каўшчынскім машынным таварыстве, якое знаходзіцца на адлегласці 2-х кіламетраў ад Койданаўскага РВК. Праца па зернаачышчэнні там яш-чэ не пачата. Сяртоўка, алая ёсць у таварыстве, заложана пад іспані-чым акалотам, так што камісія нават ня мела магчымасці знаёміцца з іе станам. Дыскавал сляярка, акая ёсць у таварыстве, вяліцца над адкрытым небам, заведна сьнегам, абмёрзала і часткова накрылася іржой.

Пры аглядзе зернаачышчальнага пункту Койданаўскага камітэту ўза-емадапамогі знойдзены ў поўнай спраўнасці 2 трылеры і іншыя зер-наачышчальныя машыны. А між тым аказалася, што, пачынаючы в кастрычніка 1928 году, праца па гэтых машынах не праводзілася. Мясцовай аграіаміяй плякаў пад-рыхтоўчай работы сярод пасельніч-тва да гэтага часу не праведзена.

Мала таго—у мінулы пасеўную кампанію камітэтам узаемадапамогі прапанаваліся сельска-гаспадарчаму, кааператыву «Сіла» зернаачышчаль-ныя машыны для ачышчэння пасе-ўнага матар'ялу. Але кааператыву адмовіўся ад гэтага, ня гледзячы на тое, што насенне (як мясцовай за-гатоўкі, так і ірмвознае) было вель-мі вясмезанае. А ў выніку гэтага потым было пшмат нараканняў з боку селянства на дрэнную якасць насеннага матар'ялу, які прадаваўся ў кааператыве «Сіла».

Таксама і ў гэтым годзе каапера-тывам пакуль што нічога на робіцца для ачышчэння свайго насеннага матар'ялу.

На складзе гэтага-ж кааператыву вяліцца даволі значная колькасць канюшыны, якая атрымана ад сіл-лян па кантрактаці. Пры абсьлед-ванні аказалася, што канюшына мокрая і што яна перагараецца і пачынае псавацца. Гэта аўсім неда-пушчальная рэч, якая мяжуецца са злчынствам, калі яшчэ прыняць пад увагу, што ў гэтым годзе ў нас даволі дзякія перспектывы в на-сеньнем канюшыны.

Тыя нядбайныя адносіны да пад-рыхтоўчай работы да пасеўнай кам-паніі, якія выкрыты ў Койданаўскім раёне, зразумела не выяўляюцца вы-ключэннем. Мы павінны ў меры магчымасці пашырыць такі кан-троль. Больш абсьледваць раёнаў, каб вясесці на сьвежую вадку тых працаўнікоў, якія сваімі дзеяннямі, в правільнай, бяздзейнасцю зры-ваць веснавую пасеўную кампанію.

Л. Н.

	а) Безсельсаюз	14775.58		
	б) Сябры саюзу	20165.92		
	в) Кааперац. арганізацыі	18602.50		
	г) Дзяржаўныя установы	54904.95		
	д) Прыватныя асобы і фірмы	1291.86		
	е) Авансы выдадзеныя	130877.17		
	ж) Падсправаздачныя асобы	661.72		
	з) Служачыя	22.26		
	и) Пераходныя сумы	2130.05		
	к) Няпоўныя даўгі	3584.67		
	Маемасьць:		247016.68	31,93
IX.	а) Будынікі і саруджэньні	5646.00		
	б) Іншая маемасьць	3470.00	9116.00	1,18
X.	Паі і акцыі	17840.75	17840.75	2,31
XI.	Выдаткі наступных гадоў	707.75	707.75	0,09
XII.	Страты мінулага году	31930.42	31930.42	4,13
			773550.40	100%

Б. Ф. О. В. Б.	1) Пагаш. няпоўных даўгоў	3584.67		
	2) Амартызацыя	1305.04		
	3) Павышчэньне ацэнак на тав.	4557.77	9447.48	1,22
	Наклад на тавары па дастаўцы	6477.88	6477.88	0,84
У. В. И. К. И.	Прыбытак бягучага году		71866.72	9,29
			773550.40	100%

Старшыня Праўленьня Мазырскага Акрсельсаюзу Кулікаў

Старшы Бухгальтар Пушкін

Член Праўленьня АСС АХРЭМЧЫК

БЕЛДЗЯРЖТЭАТР
 ЧАЦЬВЕР, 24 СТУДЗЕНЯ
КРОВАЯ АБЛОНА НА КАРЫСЬЦЬ
 п'еса ў 5 дзеях, 6 абразох, А. Рамановіча
 Білеты ў касе тэатру. Пачатак а 8 гадзіне ўвечары.

Кіно-тэатр КУЛЬТУРА
 Ад 8 гадзін, 23 студзеня
ГРАНДЫЁЗНАЯ ПРАГРАМА
 Мастацкі кіно-фільм.
 вытворч. Ленінгр. ф-ні „Совкіно“.

3-я ЖОНКА МУЛЫ
 віно-драма ў 6-ці частках
 Пастаноўка В. К. Вінокускага.
 У галоўн. ролях: Д. Н. Новікаў, В. Н. Баранова, А. А. Шыц, С. Ф. Шышко.
 Кіно-хроніка Белдзяржкіно № 3 (49) Падрабязнасьці на справе Баршай
ЗВЫШ ПРАГРАМЫ: АДНА З ТЫХ, ЯКІХ ШМАТ
 віно-камэдыя ў 2-х частках.
 шэра на выдатных кіно-артыстах: Мары Піффорд, Дугласа Фарэніс, Пат і Паташон, Гарольд-Л. ойд, Чарлі Чапліна, Бастэра Нэйтон і інш.
 Пачатак сеансу а 7 гадз.

Кіно „ПРАЛЕТАРЫ“
 Вячэрнія сеансы для дарослых
МАСТАЦКІ ЗАМЕЖНЫ ФІЛЬМ
ЛАНЦУГІ ШЛЮБУ
 жыццёвая драма ў 6 частках
 Звыш праграмы: **ГАСТРОЛІ** вядомага хе-нігр. артыста
Леаніда Дняпрова
ТЭАТР ЖЫВЫХ ЛЯЛЯК
 Лялькі сьпяваюць! Лялькі танцуюць!
 Лялькі гавораць
 Пачатак сеансу а 7 гадз. увечары
 Каса ад 5 гадз.

КІНО
ІНТЭРНА-ЦЫЯНАЛ
 Амерыя. трына-прыключ. кіно-гаман у 2 сэр'ях, 20 частках
СЯРОД ЖАХАЎ
 1-я сэр'я ў 10 частках.
 3 прычыны валькіста поспеху—гастролі юмарыстаў-сатырыкаў
БРОУНТАЛЕЙ (папаша і сын)
 На экране—выдатны фільм
ТАЙНА МАЯКА
 драма ў 7 ч.
 Каса ад 5 гадз.

АДКРЫТ ПРЫЁМ ПАДПІСКІ НА ГАЗЭТУ „ЗЬВЯЗДА“ НА ПЮТЫ 1929 г.
ПАДПІШЭЦЕСЯ ЗАГАДЗЯ!
 Сваечасовая падпіска гарантуе акуратную дастаўку

С. Ф. ИВАНКОВИЧ
КРОЙКА МУЖСКОГО, ЖЕНСКОГО в ДЕТСКОГО ПЛАТЬЯ И БЕЛЬЯ
 Составлено по программам, разработанным и утвержденным ГЛАВПРОФБРОМ
 Комиссией по учебникам Научно-Технической Секции Госуд. Ученого Совета допущена в качестве учебного пособия для профшкол и курсов швейной промышленности
 Руководство дает возможность каждому вполне изучить теорию и практику кройки, как главной основы техники швейного дела. Руководство, научно составленное по общепризнанной в настоящее время координатной системе кройки, дает верные результаты, сглаживая при необходимости все дефекты сложной человеческого корпуса.
 Руководство состоит из 2-х томов большого формата с 200 чертежей, рисунков, специально исполненных художниками, и многих таблиц по вычислению пропорциональности мерки.
ТРЕБУЙТЕ ПОДРОБНЫЕ ПРОСПЕКТЫ.
 1 том вышел из печати и рассылается подпочтамтом.
 Цена за 2 тома по предварительной подписке 15 руб.; задаток 3 руб., остальная сумма уплачивается по шести рублей при получении каждого тома. Пересылка за счет заказчика по действительной стоимости. Заказы и деньги направлять по адресу: Москва, „б“, Цветной буль., 25-3.
 Лиц. 0-ву МОСКОВСКОЕ НАУЧНОЕ ИЗ-ВО „МАКИЗ“

3 сёньняшнім нумарам
 --- ГАЗЭТЫ ---
„ЗЬВЯЗДА“
 разаслана часопісь
Огонек
 № 3 (303) -- трэці нумар за студзень М-Ц
ЗАГС АДМАДЗЭЛУ МЕН-АКРВЫКАНКОМУ
 выклікае на 23 лютага 1929 году гр-ку **ВОЛКОВУ** Ольгу Міхайлаўну па справе аб скасаваньні шлюбу з гр. **ВОЛКОВЫМ** Георгіем Агафанавым.

Кошт публікацыі аб скасаваньні шлюбу і зьмене прозьвішча **3 руб.**
Згубленыя і ўкрадзеныя дакуманты
 лічыць несапраўднымі:
 Пашпарт Марозавай М. В., выд. Менскай міліцыяй. 985
 Пашпарт Гразоўскага І. Р., выд. Менскай міліцыяй. 986
 Даведка аб працы Маслоўскай Я. Д., выд. п.-н. войначнікаў. 987
 Пасьведчаньне № 1-0 Чурыліна І. І., выд. Прафтэхшколай. 988
 Членск. кніжка Усьціновіча К. З., выд. саюзам хамікаў. 989
 Кааперац. кніжка Шнейдэра Е. Я., выд. МЦРК. 990
 Пашпарт Батавіч Р. Ш., выд. Менскай акрміліцыяй. 991
 Каа. прац. кніжка Ціхончык О. І., выд. МЦРК. 992
 Біржавы нумар Стражынскай Ю. М., выд. Менскай біржай працы. 993
 Біржавы талён Ціхончык О. І., выд. Менскай біржай працы. 994
 Палаўнічы білет Савіча А. П., выд. саюзам палаўнічых. 995

Колектыў служачых Аршанскага адмадзэлу выказвае спачувальнае сям'і трагічна загінуўшага 16 студзеня г.г. начальніка Копыскай міліцыі Аршанскай акругі
САЛАЎЁВА
ЯКАВА КІРЫЛАВІЧА

САЮЗХЛЕБ паведамляе ўсе транспартныя і іншыя арганізацыі, што ён згодна пастановы НАРКАМГАНДЛЮ
вядзе загатоўку, а таксама продаж СЕНА І САЛОМЫ
 і бярэ на сабе ПАСТАЎКУ сена і саломы **УСЯЛЯКІМІ ПАРТЫЯМІ.**
 У Менску продаж утвараецца Белканторай САЮЗХЛЕБА—Рэспубліканская, 11, а на мясцох — пунктамі САЮЗХЛЕБА.

КАЖДОМУ савецкаму, торгавому, коопэратывнаму работніку неабходна быць падліччыком **БУХГАЛТЕРСКИХ КУРСОВ НА ДОМУ**
ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ БУХГАЛТЕРИИ
 Продолжительность курсов 8 месяцев. Прием производится круглый год. На курсы принимаются лица обоего пола с 16 лет с образованием 4 группы семилетки
 По окончании курсов выдаются установленные СВИДЕТЕЛЬСТВА
 Плата за первый месяц 5 р., а остальное по 4 р. в месяц, переводится в начале каждого месяца по адресу: Минск, Вскобанк, текущий счет № 682, а подробно условия высылаются за две десятикопеечные марки
 С запросами обращаться: Минск, Вскобанк, ЗАОЧНЫМ КУРСАМ